

لە ئەم بىز تۇڭ كەلەپەرە باشقا

БАЙРАМ

بۇغى زانلىرىنىڭ زىددى

1911 بىردىن



ТАТАРЫ
НА
ЗЯМЛІ.
БЕЛАРУСІ

БІМСІ ӘЛЛАГІ АР-РАГМАНІ АР-РАГІМ

БАЙРАМ

ТАТАРЫ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ

**КВАРТАЛЬНІК
ЗГУРТАВАННЯ ТАТАРАЎ-МУСУЛЬМАН
НА БЕЛАРУСІ
("АЛЬ-КІТАБ")**

**№ 2 і № 3
МЕНСК 1991**

Згуртаванню татарау-мусульман на Беларусі / "Аль-Кітаб" /
вялікую дапамогу аказалі спадарыні і спадары:

А.Александровіч, Х.Александровіч, Г.Анісімава, М.Асановіч,
Э.Асановіч, М.Байрашэускі, Г.Бака, Р.Барадулін, М.Баранік,
Я.Басін, З.Башырау, А.Бельскі, В.Вайткевіч, І.Вяргейчык,
В.Вячорка, Р.Гамзовіч, Н.Гаураш, А.Гембіцкі, В.Гліннік,
В.Гронскі, А.Гуркоу, Я.Гучою, М.Данішыг, С.Думін, Я.Ждановіч,
С.Ільясэвіч, Т.Канапашкая, Я.Кузьміна, А.Лакотка, А.Люты,
С.Макаёнак, Я.Малашэвіч, А.Мальдзіс, В.Машашэнка, Л.Мельнік,
З.Меметава, У.Навуменка, В.Несцяровіч, Т.Панчанка, У.Пашук,
А.Пятрашка, А.Рагудя, Р.Раманчук, З.Рапановіч, С.Рафаловіч,
С.Сабалеуская, В.Сараеу, В.Скалабан, Дз.Смольскі, М.Смольскі,
М.Суша, В.Трыгубовіч, У.Усманава, Е.Бешчанка, І.Чыгрынау,
М.Шабановіч, С.Шабановіч, А.Шагідэвіч, Ф.Юркевіч, А.Юрэвіч,
А.Якубоўская, Т.Якубоўская, Б.Якубоўскі, Х.Ясінская.

Вельмі дапамаглі "Аль-Кітабу" браты-мусульмане з араб-
скіх краін.

Прыміс татарок! рахмат / дзякую / і глыбокую пашану.

Згуртаванне татарау-мусульман на Беларусі
/ "Аль-Кітаб" /

Салам алейкум, спадарыні і спадары,
супляменнікі-татары і браты-мусульмане !

З красавіка да каstryчніка прайшло нямала часу, у свеце адбыліся вялікія падзеі, якія знайшлі водгук і у нашым Згуртаванні. Найвялікшая небяспека, якая завісла над наўмы народам, -- маскоўскі камуністичны путч, -- па волі Алаха не удаўся, і нас не закавалі у кайданы.

У чэрвені група татараў пабывала у шэрагу гарадоў і мястэчак, дзе жыве шмат нашых супляменнікаў. У Клецку, Навагрудку і Іуі многіл мусульмане прытрымліваючы сваёй веры -- Ісламу. А у іншых месцах вернікаў-мусульман засталося вельмі мала, але старыя людзі яшчэ спадзяюцца, што іх пасля смерці хоць пахаваюць па нашай веры.

Парадуе нашых татараў падзея, якая у свята Курбан-Байрач адбылася у Іуі. Вялікая колькасць татараў, з усіх абласцей Беларусі вырашыла стварыць Згуртаванне татараў-мусульман на Беларусі /"Аль-Кітаб"/, якое мае на мэце адрадзіць культуру нашага народа і пашырыць мусульманскую веру сярод татараў, падтрымліваць сувязь з нашымі супляменнікамі у іншых дзяржавах, з наўмы братамі-адзінаверцамі. Прэзідэнтам нашага Згуртавання адзіналушна абраны Абубякір Шабановіч, уражэнн гар.пас. Іуе. Пажадаем яму і намаму Згуртаванню плённай працы.

І яшчэ адна прыемная звестка: дзве татарскія дзеячыны і адзін юнак з дапамогай Алаха паступілі у ВНУ. Вінштаем іх, іхніх бацькоў і родных з гэтай нагоды. Наша Згуртаванне спадзяешца, што маладыя студэнты будуть шчырымі, працавітымі, добрымі, што будуть падтрымліваць сувязь з нашумі татарамі, актыўна удзельнічаць у работе Згуртавання.

На жаль, у жылці наших татарау бывають вельмі сумныя надзеі: у жанцы чэвена памёр ці не самы стары татарын у Менску -- Алі Адамавіч Варановіч, наш імам. Колькі дзяцей ён паазаніу, колькі ствары мусульманскіх сем'яў, даючы ім шлюб, колькі людзей пахавау па нашай веры, за колькі мусульманскіх душ і мізарау памаліуся! Успомніце яго добрым словам, прачтайте святы Я-Сін за яго душу. Пахавалі нашага імама на мізары у Смілавіцах.

Вельмі сумныя звесткі ідуць ад наших братоу в Крыма. Рабаунікі, якія адабралі зямлю, маёмасць і жылці тысяч і тысяч татарау, цяпер не даюць ім вярнуща на сваю радзіму. Рускія шавіністы, миліцыя, амонауцы, вайскоуцы разбураюць іх хатіны, забіваюць людзей.

Мы памятаем, як цепыліся усе тым, что у Татарстане на пасаду презідента быу абраны татарын. Якія надзеі мы на яго ускладалі! Але не доўга радаваліся. У час путчу ён заняў пазіцыю падтрымкі партыйна-біракратычнай вярхушки. Придзеща татарам у нялёгкай барацьбе шукаць другога лідера, які павядзе іх добрым шляхам.

Дарагія сябры! Не чакайце специальных запрашэння на ашы зборы у пятніцу вечарам, не чакайце даручэння, самі думайце, чым можна даламагчы нашаму Згуртаванию. Пропануйце свае ідзі, парады, паслугі і шліце іх пакуль што на адрес:

220090, г.Менск, Лагойскі тракт, д.27, кв.77

Якубу Якубоускаму

سورة البقرة

مدحية وآيتها مائتان وست وسبعين آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّمَا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رِبَّ لِفِيهِ هُدًى
لِلْمُتَّقِينَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيَقِنُونَ الصَّلَاةَ وَمَا رَزَقَنَا مُّمَّا يَنْهَى
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا
أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ بُوقِنُونَ

КУР'АН

Сура Аль-Бакара

/працяг/

59. І успомніце пра той час, калі Майсей вымольваў вады для свайго народа, і Мы сказалі: "Удар у скаду твайм хазлом"; і вось з не хлынула дванашць кръніп, так што кожнае калена ведала свой вадаём. "Ещё і піші з таго, што Алах дариваў, і не рабіце беззаконня на зямлі, не стварайце смуту".

60. І успомніце пра той час, калі ви сказалі: "О, Майсей, не будзем мы задаволены толькі адной стравай; памъліся Господу твайму за нас, каб Ен стварыў для нас тое, што расце на зямлі — злакі і агуркі, і пшаніцу, і сачавіцу, і цыбулю". Ен сказаў: "Ці хочаце вы прыняць ніжэйшае ў адмен на вышэйшае? Зайдзіце ў які-небудзь горад, і там ёсьць для вас тое, што вы просіце. І прыніжэнні і нагоды парасілі іх, і яны наклікалі на сябе гнеў Алаха: гэта адбылося таму, што яны адверглі знакі Алака і не спраявіліся забівалі прарокаў; і гэта было таму, што яны абурыліся і тварылі беззаконне.

61. Сапрауды, і Вернікі, і Іудеі, і Християне, і Сабіянне, — усе, што юпінна вераць у Алака і Судны Дзень і робяць дабро, — атрымаюць узнатароду ад Господа іх і не будуть ведаль яны ні отраху, ні скрухі.

62. І успомніце пра той час, калі Мы принялі запавет ад вас і Узвілі Гару висока над вами, оказаўши: "Моі на трымайцеся таго, што Мы вам падарылі і адлюструйце ў свядомасці сваёй, каб вы моглі выратаваць.

63. А пасля гэтага вы адвернешся; і калі б не боская ласка Аллаха да вас і Яго літасць, сапрауды, вы мелі б страту.

64.. і без сумнення, вы ведаецце пра лёс тых, што парушылі усталіванне Дня Суботняга. Таму Мы сказалі ім: "Будзьце вы малішамі, пагарджанымі".

65. Так ім чынам, Мы пастанавілі гэтым грэшнікам, як для лічзей таго часу, так і тых, што будуть пасля іх, і Урокам для тых, хто баіша Бога.

66. І успомніце, як Майсей сказаў свайму народу: "Алах загадаў вам зарэзаш карову", яны сказалі: .. "Ці не насміхаешся ты з наю?". Ён сказаў: "Я шукаю прыстанішча ў Аллаха, каб не быць ті і, што не разумее".

67. Яны сказалі: "Памаліся за нас Госпаду твайму, каб растлумачыў Ён нам, якай яна". Ён адказаў: "Алах гаворыць, што карова ці старая, ні маладая, а сталя, паміж двума ўздостамі; цяпер рабіце, што вам загадалі".

68. Яны сказалі: "Памаліся за нас Госпаду твайму, каб сказаў, якой яна масці". Ён сказаў: "Бог віда, гэта карова бурай масці, чистага і цёплага адцення, якое радуе вока".

69. Яны сказалі: "Памаліся за нас Госпаду твайму, каб растлумачыў, якай яна; бо усе падобная каровы здаты нам адноўляць; і, калі Алах хоча, сапрауды, мы атрымаем пазнанне".

70. Ён алказаў: "Бог кажа, што гэта карова, не прызвучаная арапъ зямлю або паліваць ворыва; яна без усялякай заганы; адной масці". Яны сказаі: "Вось пяпёр ты прынёс іспіну". Затым яны заразалі яе, хоць і не хашелі рабіць гэтага.

71. І успомніце пра той час, як вы забілі чалавека і спрачаліся між сабой пра гэта; і Аллах адкрыў тое, што вы схавалі.

72. Тады Мы сказаі: "Паразіце яго /забойцу/ за долю злачынства супроты яго /забітага чалавека/". Так, Аллах дарыць жышчё мёртвым і паказвае нам Сваё знакі, каб мы моглі зразумець.

73. Паоля таго ванш сэрцы зрабіліся такімі жорсткімі, што сталі падобнымі да каменя, або нават больш жорсткімі, бо, сапрауды, ёсь камяні, з якіх лішча ручай, і ёсь сядод іх такія, што, калі расколіваліца, з іх цяче вада. І сапрауды, ёсь сядод іх такія, што пакараўшы ад страху перад Аллахам. Аллах не забываеша пра дзеянні ванші.

74. Науко вы думаецце, што яны півергні вам, калі некаторыя з іх чуюць слова Аллата, а затым скажаюць іх, зразумеўши яго і ведашы яшнікі?

75. І калі яны пустракаша адаін на адаін, яны гаворяць: "Ці скажыце вы ім тое, што Аллах адкрыў вам?", дающі ім такім чынам магчымасць опрачаша з ванмі перад Уладыкам ваншым? Науко вы не зразумееце?

76. Хіба яны не ведаші, што Аллах ведае ўсё, што яны утойнаваць і што яны адкрывашь.

77. І некаторыя з іх невукі, яны не вадаюць Кнігі, а ведашь толькі свае Уласныя лінзыя паняші, і яны толькі добяць злагалкі.

78. Таму гора тым, што пішучь Кнігу сваімі Улаонімі рукамі і гаворашь потым: "Гэта ідзе ад Аллаха", каб атрымаць за гэта мізэрную плату. Такім чынам, гора ім за напісанасе іх рукамі, і гора ім за заробленую імі плату.

79. І яны гаворашь: "Агонь не кранеша нас, апрача як іа некалькі дзён". Скажи: "Ці атрымалі вы абіянне ад Аллаха? У такім выпадку Аллах ніколі не нарушиць Свайго абіяння. Ці вы гаворыце пра Аллаха тое, чаго не ведаеш?".

80. Так, ўсякі робіць зло і акружаны грахамі сваімі, усе яны — насельнікі Агню, і там яны будуть..

81. Але вернікі і тыя, хто добіць дабро, — насельнікі нябёс; там яны і будуть.

82. Таксама Успомніце пра той час, калі Мы прынялі запавет ад сыноў Ізраіля: "Вы не будзепе пакланяцца нікому, апрача Аллаха і рабіць дабрадзеяўства башкам і родным, і сіратам, і бедным, і гаварыць з людзьмі прыязна, і выконваць малітву і плаціць Закят". Тады вы адвернечося з агідаю, за выключэннем некаторых з вас.

83. І успомніце, як Мы прынялі запавет ад вас: "Вы не будзепе праліваць крыві або выганяць сваіх блізкіх з хат сваіх", тады вы гэта пашвердзілі, і вы засведчылі гэта.

84. Аднак вы аказаліся людзьмі, якія забіваюць сваіх братоў і выганяюць сваіх блізкіх з хат, спрыяючы адзін аднаму супроць іх грэхам і беззаконнем. І калі яны приходзяць да вас, як палонныя, вы выкупліваеше іх, у той час як сама.

выгнанне іх было незаконнае. Ці не значыць гэта, што вы ве-
рыце ў адну частку Кнігі і не верыце ў другую? Таму няма
Узнагароды тым, якія так робяць, а ёсь толькі ганьба ў
шперашнім жыщі; і у Судны Даень зведаюць самое прыкое
пакаранне; сапрауды, Алах не абыякавы да ваших учынкау.

85. Гэта тыя, што аддалі перавагу цяперашняму жыщу
перед жыщём Будучага Веку. Таму не будзе зменшана іх ка-
ра, і не будзе ім ніякай нашай дапамогі.

86. І сапрауды, Мы далі Майсев Кнігу і паслалі за
ім Вешчуноў Іоці па яго слядах; і Іосусу, сину Марні, мы
далі яўныя знакі і Умацавалі яго Духам святасці. Такім чи-
нам, кожны раз, як Вяшчун прыйдзе да вас з тым, што непа-
жадана вам самім, ці будзене вы панодзіць напыхліва і абы-
ходзіша з некаторымі, як з абманшчыкамі, а іншых забіваць?

87. Яны сказалі: "Нашы сёрых ахінуты поконвам", —
Не, Алах пракляў іх за нявер"ё. Дробнае ёсьце тое, у што
яны вераль.

88. І тады сышла да іх ад Алаха Кніга, каб выконваць
тое, што яны мелі — і да таго яны маліліся за перамогу
над няверным! — аднак, калі яны атрымалі тое, што ведалі,
яны гэта адверглі. Пракляцце Алаха хай будзе няверным.

89. Зло — гэта тое, за што продалі яны душы свае;
што яны не павернлі ў Слова Алаха, наракаючи на тое, што
пачынае даброты Свае на тых са слуг, хто патрэбны Яму. Та-
кім чынам, яны наклікалі гнеу за гнегам. І ганебнае пакаран-
не прыгатавана для наверных.

90. І калі ім гавораць: "Верце ў тое, што Алах даў",
яны гавораць: "Мы верым у тое, што дадзена нам"; а не вераць

у тое, што дадзена пасля гэтага; Аднак гэта ёсьць Ісціна, яна пашыржае тое, што у іх ёсьць. Скажы: "Калі вы верылі, чаму вы мерыліся забіць прарокаў Алаха?".

91. І Майсей прыйшоў да вас з відавочнымі знакамі, а вы у яго адсутнасць сталі пакланяцца цільцу, і вы зрабілі беззаконне.

92. І помніце пра той час, калі Мы прынялі запавет ад вас і Узвялі Гару высока над вами, кажучы: "Цвёрда тримайтесь таго, што Мы вам дараўвалі і слухайце"; яны сказали: "Мы слухаем і не пашвардкоўваемся"; і іх сэрсы былі пранізаны любою да цільца з-за іх няверы. Скажы: "Зло ёсьць тое, што ваша вера загадвае вам, — калі у вас ёсьць хоць якая вера".

93. Скажы: "Калі прыстанішча Будучага Веку у Алака толькі для вас адных і выключае ўсіх другіх людзей, — тады пажадайце смерці, калі вы праудзівы".

94. Але ніколі яны не пажадаюць яе, з-за таго, што Уласныя руکі зрабілі перад тым; і Алак добра ведае, хто робіць зло.

95. І, сапрауды, знайдзеш ты іх, што прагнушь жыцця больш за ўсіх людзей, нават больш за тых, якія ствараюць роўных Алаку. Кожны з іх жадае, каб яму было дараўвана жыццё на тысячу гадоў, але дараўванне такога жыцця не засцеражае яго ад пакарання; і Алак бачыць ўсё, што яны твораюць.

96. Скажы: "усякі, хто вораг Гаурыла — бо гэта ён принёс у срэчыца твое па загаду Алака тое, што запяржае ванейшае, і што ёсьць кірауніцтва і добрая вестка верным.

/Прашыг будзе/

І М А Н

Іманам /на-арабску іман — вера/ називається сукупність ісламу і переканання. Слова іман абразначає Уверення і шанування. Чоловік, які признає аллінага Аллаха. Яго Улюбленаці, Яго закони, пакаранне і алізяку, які переканані за усім гатим у своїм серці, називається верником, літеральним чоловіком, у якого єсть Іман. Такі чоловік становіться покорливим і послухливим Аллаху. З цетаго тлумачення виникає, що без Іману ніводін чоловік не може стати мусульманіном. Іслам і Іман знаходяться між собою у такої же зв'язку як, наприклад, дріва і сім'я. Без сім'ї неможливо з'явіти дріву. З однієї сім'ї виростає мощне дріво, а з другого сім'ї з-за неоприйльних умов /неурядливий глеба/ виростає чезлає дрівця, якож, звичайна, не дає пладоу. Тоє саме быває і з чоловіком. Коли у серці чоловіка няма Іману, то як же єн стане мусульманіном? Однак мається і тое, що у чоловіка єсть Іман, але з причини слабості своєї натури, недасканаласії навчання і виховання, а такожі дрівнага Упливу асироддя, єн не може нести у собі якосцей пізнаценнага мусульманіна. Такі чоловік — слабы і напізнацены мусульманін. Іслам — пізнаценин або непізнаценин — нараджаєца толькі з сім'ї Іман. Там, дзе няма Іману, там заюёды панує куфр / нівер "е /, спадарожні кам якога непазбежна виступає непокорліваость Аллаху і нівална — у большай ці меншай меры.

Казахскі пісьменнік Абай Кунанбаев пісабу: "Быть прававерным -- значить верить в усёмагутнасъ и бездакорнасъ Аллаха и прымать Иман як вучанне прарока Мухамеда аб усеадзінство Аллаха и зиннога быши. Есть два спосаби служенни Аллаху. Первый — калі прымати Иман і ведалишь, як абараняшь и умацоуваць яго разумным доводам. Гэта асэнсаваная ве-ре и тых хто яе /веру/ ажыциүле можно назваць сапраудным верникам. Другі — калі людзі становяще пасожными са слоу мулы або праз чытанне святых кніг. Гэта сляпая вера, и та-хіх пераважная большасць. Але шчырым верникам, бясспречна, належыць признаць тых, чые пераканані не могуць зла-маць ні пагроза смерці, ні тысячи вытанчаных доказаў лю-дзей. Няцяжка злагадаща, што такія людзі павінны мень бясстрашнае сэрца, неутаймаваны дух, мошныя суставы".

У ДЗЕНЬ ПАМЯТІ АХВЯР ЧАРНОБІЛЬСКАЙ КАТАСТРОФЫ

Татарская грамадска-культурнас аб"яднанне "Аль-Кітаб" давутила мне выступіць на мітынгу, што прысвечаны адкрыцце памятнага каменя Чарнобільской катастрофы 26 красавіка 1991 года ў Мінску.

Аб гэтай падзеі газета "Знамя юности" 30 красавіка 1991 года пісала: "Ішлі дарогай памяці. Маўчалі. У чорны дзень 26 красавіка тысячи людзей праішлі па вуліцах Мінска у памінальны шэці "Чарнобільскі шлях"... У коле паміналь-ных сівачак праішло адкрыцце памятнага знака "Ахвярам Чар-нобіля". Каля шэрага каменя, які сімвалізуе магіду тых, хто загінуў і гіне ад радыяактыўнага афрамянення, гучалі

малітвы чатырох рэлігій на чатырох мовах: беларускай, польскай, татарскай, яўрэйскай".

Ад грамадска-культурнага аб"яднання "Аль-Кітаб" на мітынгу было сказана: "Паважаныя мінчане! Слауны і шматпакутны народ Беларусі! Пяць гадоў мінула пасля страшной катастрофы чајавенства. Здзіўляе, што да гэтага часу суверенія грамадскасці амаль не ведае аб прычынах і памерах страшных выбуху 26 красавіка 1986 года на Чарнобыльскай АЭС. Толькі ўзаемнай дапамогай і павагай, міласэрнасцю, адраджэннем нацыянальных традыцый і духоўнай вартасці мы можам аблегчыць сваё становішча, у якім апынуліся ў сучасных умовах. Мінокае аблесное грамадска-культурнае татарскае аб"яднанне "Аль-Кітаб", якое дзеянічае пад эгідай Беларускага фонду культуры, выказвае сваю павагу да памяці тых, ушанаваць каго мы тут сабраліся. Па меры сваёй магчымасці аб"яднанне "Аль-Кітаб" будзе дапамагаць у пераадоленіі бяды, у адраджэнні веры і прауды, нацыянальных традыцый, здаровага духоўнага жыцця ў нашым грамадстве. Я прачытаў па-арабску самую палубленную ў мусульман суру з сялога Кур'ана — "Аль-Фаціха": у імя Аллаха, Міласцівага, Міласэрнага. Уся пахвала належыць Аллаху, Уладыку Ўсяго свету. Літасціваму, Міласэрнаму, Уладару Суднага Дня. Табе аднаму мы пакараемся і Цябе аднаго просім дапамогі. Скруй нас на шлях праведны. Шлях тых, каго ты абдарніў сваімі дабротамі, тых, хто не наклікаў гневу Твайго, тых, хто не зблудзіў. Амінь.

ПАКЛОН ІСМАІЛУ МЫРЗЫ ГАСПРАЛЫ

І ЯГО РАДЗІМЕ

Дазвольце мне, прадотауніку маскоўскай крымскататарской науковай інтэлігэнцыі, звярнуша да прысутных — арганізатораў і гасцей канферэнцыі, прысвечанай намятнай даце — 140-годдзю з дня нараджэння нашага вялікага суайчынніка Ісмаіла мырзы Гаспралы. Усведамлю, каб выказаць усю павагу да гэтага чалавека — нацыянальнай гордасці майго народа, тым не менш, мой абавязак — сказаць сваё слова на роднай крымскататарскай мове — мове жыцця, творчасці, дзейнасці Ісмаіла мырзы /далей даецца пераклад з крымскататарскай мовы/.

Акрамя таго, што я — крымскі татарын, а вялікі гуманіст і асветнік — мой суайчыннік, што для мяне вялікі горад, мяне абавязвае і тоё, што светлай памяці Ісмаіл мырза прыняў удзел у лёсе майго башкі — Асмана Ізідзіна, вяскоўага хлапчуга, сіраты. Няхай будзе благаславёныя імя і память аб Ісмаіле Гаспралы!

Асселяму алейкум і міласць боскай вам — дарагія суайчыннікі, паважанае панотва ага-бейі, ханумы і таварышы! Віншую з пачаткам святога месяца Рамазана!

У пачатку вясны сардэчна запрашаю паважаных гасцей прыехаць у благаславёны, шчодры і прыгожы Крым.

З удзячнасцю віншую арганізатораў нашай канферэнцыі! Вось ужо амаль паўстагоддзя Крым без сваіх крымскататарскіх дзяцей, і у выніку гэтага пачымнела яго прывабнасць, але ён, усё яшчэ цудоўны, казачны, не падобны ні на які куток свету — Радзіма нашай гордасці, вялікага грамадскага дзеяча, асветніка, рэфарматара научання, які

шмат зрабіу для прагрэсу цюка-мусульманскіх нароўдаў Ісмаіла мірзы Гаопралы — вялікага чалавека, 140-годзін з дні нараджэння якога мы адзначаем на міжнародным узроўні.

Рахметула алейх!.

Хоть дні памяті Ісмаіла мірзы азмрочаны тым, што яго народ яшчэ не вярнуўся на Радзіму з месці ванаадской, беспрэдзентны у гісторыі дэпарташы, і гэта выклікае горыч, тым не менш — гэтыя дні, якія так доўга чакаў наш народ можна нааваць радаснымі. Гэтыя дні радасныя і таму, што — хвала Алаху — наш народ збярог сябе і пачаў вяртана ў Крым.

Я ад усёй души шчыра віншую ўсіх маіх суайчыннікаў, якія як наслі цяжкой хваробы вярнуліся на сваю Радзіму. Кажды ім, іх блізкім добраға злароўля, щасція, бязмежных — як блакітнае неба і мора — гадоў жыцця.

Дзякавашь Богу, нарэшце, дажылі да гэтай пары. Ніхай будушь прынятym! Богам вашым пакуты за Радзіму.

З паклонам тысячу разоў дзякую маім суайчыннікам за тое, што ў самых цяжкіх умовах, паклёду і нечалавечага жыцця на чужине яны захавалі нацыянальную годнасць, не адракліся ад Радзімы і ад прысягі вярнуцца на Радзіму. І, кягледзячы на ровныя перашкоды, народ змог прыадчыніць дзеўры, якія вядуць на Радзіму — і гэта вынік шматгадовай барацьбы народа, а не вынік перабудовы.

Кажды вялікіх поспехаў маім суайчыннікам, якія Ужо жывуть ў Крыме, ператварэння чуліўлай працай здзірванелых калеткаў у пудоўны сад.

Усяго добра га вам, суайчыннікі, на гэтым высакародным і цялкім шляху па зямлі продкаў. Няхай жа дапаможа Бог вяд-
нуцца на Радзіму Усяму нашаму народу!

І у той же час, нават у радаоня дні памяці нашага
вялікага Ісмаіла мырзы, мы не павінны забыць наш абавязак —
заусёды напамінаць нашым дзецям і Унукам аб трагедыі кым-
скатарскага народа. На чужине, нягледзячы на пакуты, ду-
шэўныя мукі разлукі з Радзімай, выгнанцы да алошняга дыхан-
ня верылі, што будзе канец гэтай жудаонай несправядліваслі,
што яны вернуцца на Радзіму.

Эмовім жа па святой веры дзядоу наших малітву Аль-
Фашіха за душы памёрших суайчыннікаў.

Дарагія суайчыннікі, госпі, паважаныя арганізатары
канферэнцыі! Няхай будзе ластойнай пахвалы канферэнцыі,
присвечаная I40-годдзю са дня нараджэння нашага вялікага
суайчынніка — Ісмаіла мырзы Гаспралы! Шчырыя выступленні,
гутаркі, абмеркаванні да братарна паўплывашь на палішэн-
не міжнацыянальных адносін, на дружбу народаў. Пачынаючы з
сённяшняга дня і наступныя дні работы канферэнцыі — так-
сама гісторычныя дні, паколькі яны з"яўляюцца вехай справяд-
лівасці у жыцці нашага народа, заваяванай доўгай і напру-
жанай барацьбой, станучь гордай старонкай у гісторыі. Мы
поўныя надзеяй, што гэта канферэнцыя выкліча і Умадуе па-
чуццё годнасці, дазволіць народу лепш зразумець аб падобным
на Чатырдаг сваім сыне — Ісмаіле мырзе Гаспралы, паколькі
да алошніх гадоў яго імя, публічністичная дзейнасць, упін'
на широка-мусульманскі свет, дзейнасць на ніве асьветы, зблі-
жэнне широкіх народаў і разнішё іх культуры былі пад .

забаронай, нават самая невялікая пікаласць да гэтага чалавека жорстка караліся.

Бог дапаможа, пачынаючы з сінняшняга дня будучь зроблены рэальный крок і для асвятлення творчасці і дзейнасці Настаніка крымскататарскага народа, і ніяма сумнення ў тым, што ў гэтай высакароднай працы наша канферэнцыя — першы значны крок, а ў далейшым гэта праца будзе сіотэматычнай і усебаковай.

За гады Савецкай улады мы прыйшли на край, за якім пачынаеща беспамяцтва, страта сувязі і пераемнасці з пакаленнем даядоу і прадзедаў. Гэты трагізм крымскататарскага народа пачаўся з моманту заваявання і пакарэння Крыма, а ў гісторыі эканамічнага і палітычнага прыгнёту пасля Каstryчніка займае аобае месца, бо зроблена ў наступны перыяд не ідзе ні ў якое паразнанне з тым, што першы народ за папярэднія 134 гады. За гады Савецкай улады творчасці выдатнага чалавека-патрнёта Ісмаіла мырзы Гаспралы, яго дзейнасці не было прывечана ні адной навуковай работы, ні адной якой-небудзь публікацыі ў СССР. Вось чаму мы вельмі Удачны ўсім нашым гасцям, якія прыехалі з мусульманскіх і хрысціянскіх рэспублік і краін, каб выказаць павагу Ісмаіду мырзе Гаспралы. Мы з неінірліваццю чакаем сустрэч з гасцімі, виступленні вучоных, специялістаў, інфармашю аб новых фактах і навядомых нам кірыніцах.

Прыміце які паклон за добрыя думкі, цёплую пачушиці д. нашага вялікага суайчынніка — Ісмаіла мырзы Гаспралы, за тое, што вы адправіліся ў далёкі тлях на яго Радзіму; за тое, што Унукам і праунукам паказалі веліч гэтага сапраў-

ды ъялікага чалавека. Тысячу разоў, з паклонам, дзякую усім. Тым больш, што праводзім гату канферэнцыю з вашым удзелам тады, калі ў жыцці майго крымскататарскага народа заблітчэла свято вяртання на Радз"му, калі з"яўлялася налзея на яго алраджэнне, пасля проклятых гадоў прыніжэння духоўнай, нацыянальной культуры і мовы.

У час, калі мова, культура, традыцыі майго народа знаходзяцца на грані знікнення і стаіць питанне аб існаванні крымскіх татар як этнаса, ўбілей Ісмаіла мірзы Гаспрали, міжнародная канферэнцыя яго памяці безумоўна вельмі важная падзея і будзе светлай старонкай у гісторыі барацьбы народа.

Няхай жа канферэнцыя і курултай, які мае адбыцца, будучы ластойнай падзеяй у алраджэнні нацыянальной культуры, вяртанні народа на сваю гістарычную радзіму, вяртанне сваіх правоў, якія дадзены яму ад нараджэння Богам, і ніякі Урад не можа іх адабраць.

Але нам, усім майм суайчыннікам, трэба заўсёды памятаць запавет: "Дзільдзе, факірдзе, ішце бірлік" /"З аліней мовай яднанне ў сэрцах, думках і спрахах"/. Прытрымліваща гэтага запавету — значыць не ствараць асобныя групоўкі ў нацыянальным руху, непаразуменіі паміж рознымі грамадамі і арганізацыямі, пакласпі канец амбішням. Калі мы дзеля вялікай мэты народа не зробім гэтага, то не заслужым падзяку нашчадкаў, а тых, хто знарок або незнарок будзе рабіць школу агульной справе — народ праклінне.

Каб чысь ластойнімі унукамі і праунукамі Ісмаіла мірзы Гаспрали, каб быць суайчыннікамі гэтага вялікага чалавека. Мы -- дома ці на работе, дзе мы ні былі і што б мы чі

рабілі — кожны крок, кожны рух, жаданне, учынак павінны рабіць так, каб гэтыя дзеянні не захрапалі годнасць народа, не прыіжалі яго У вачах іншых.

Дык давайце ж, дарагія суайчыннікі, зробім так, каб наша вера, нашы нацыянальныя традыцыі, маральна-этычныя нормы паводзін ծталі не толькі прадметам павагі, але і Увайшлі як неад"емнае У нашы души і сарцы! Будзьма чалавечнымі, міла сэрнымі, сціпымі, адкінем зайдрасць, што знаходзіша У суседстве з брудам у души і ляютай, возьмем у праваднікі гонар і сумленне. Давайце ж, як достойныя сыны і дочки, будзем шанаваць наших старэнкіх бацькоў. Давайце ж у ціжкія часіны спяшаша на дапамогу адзін аднаму, не забывайце аб ціжкіх часінах у дні дабрасыту, у клопатах аб даходах не дамо стаць нашым дзеянням на шлях негуцтва. Спяшаймаюся рабіць добро і помніць аб ім. При отварэнні сям'і нашым пригожым юнакам і дзяўчатам не забываць пра нашу веру, уберагчы наших маладых ад пустота, смешчі і сэнняшній заразы, як нашы бацькі і дзяды паважаць высокаадукаваных людзей.

Дзеяя нашага народа, які так многа пакутваў і пакутуе сёння, дзеяя яго будучыні, дзеяя высакароднай памяці нашага Наотауніка Ісмаіла Мирзы — будзьма цэрпялівымі, прашавітымі жыць у шавазе і любові адзін да аднаго.

Няхай жа наша Рэдзіма — Крым — будзе квітнечым садам, няхай уманчуешча дружба, узаемадапамога, міласэрнасць і яны будуть асноўным законам. Сярод тих, хто прыносяці ўсьёсі свой прыродны да і талент увасабленню гэтых агульначалавечых і мусульманскіх норму быў наш гонар Ісмаіл Мирза Гаспраць. Рахметула алайкі /"Няхай жа даруе Аллах шафачанне і міласэрнасць"/.

ГЕНЕРАЛ МАЦЕЙ СУЛЬКЕВІЧ

Матей Сулькевіч паходзіць з літоускіх татараў. Яго бацька, Аляксандар Сулькевіч, падпалкоунік рускага гусарскага палка, мачі, Разалія, з роду Сабалеўскіх. М. Сулькевіч нарадзіўся 20 чэрвоні 1865 года ў радавым маёнтку Кімейшы Лідскага павета; яго імя было ўпісана ў метрычныя кнігі мусульманскай парошкі ў Некрашунцах. Вайсковую адукацыю будучы генерал атрымаў у Расіі ў Варонежскім кадэцкім корпусе, затым у Міхайлаўскай артылерыйскай школе і, нарашье, у Акадэміі Генеральнага штаба, якую скончыў у 1894 г. З 1883 года Сулькевіч на службе ў рускай арміі, у 1886 годзе яму прызначаны афіцэрскі чын падпаручніка. У каstryчніку 1910 года атрымлівае намінальны генерал-маёра, а ў красавіку 1915 года — генерал-лейтэнанта. Ён займаў шэраг адказных пасад у рускай арміі: у чыне падпалкоуніка ўдзельнічаў у вайне з Кітаем /1900—1901 гг., прымаў удзел у падаўленні "баксёровага паўстання"/; у чыне палкоуніка — у руска-японскай вайне /1904—1905 гг./; на пасадзе начальніка штаба 15-й пяхотнай дывізіі, а затым камандзіра Модлінскага пяхотнага палка. У час гэтай кампаніі быў адзначаны сярод іншых узнагарод таксама залатой шашай "За алвагу".

Да чэрвоні 1910 года Сулькевіч камандаваў Модлінскім пяхотным палком, які ў мірны час знаходзіўся ў Адэсе. У пачатку Першай сусветнай вайны 1914 года Сулькевіч быў на пасадзе начальніка штаба 7-га пяхотнага корпуса, якую ён займаў пасля 2-гадовай службы ў Сібіры, дзе служыў генералам-кватрмайстром Іркуцкай Ваеннай Акругі. Вайну Сулькевіч пачаў начальнікам штаба корпуса, а з 25 лютага 1915 года стаў

камандзірам 33 дывізіі пяхоты, з сакавіка 1917 года ён камандзір 37-га пяхотнага корпуса Паўночнага фронту. Сваю службу ў рускай арміі генерал скончыў у 1918 годзе на пасадзе камандзіра I-м Мусульманскім корпусам. Фарміраванне яго пачалося па ініцыятыве Сулькевіча на Румынскім фронце ў другой палавіне 1917 года.

Як ваеначальнік генерал Сулькевіч быў адным з найбольш таленавітых афіцэраў Генеральнага штаба, вылучаўся выдатнымі арганізатарскімі і тактычнымі здольнасцямі; ён адыграў важную ролю ў падрыхтоўцы воінаў Адэскай акругі, дзе працаваў некалькі гадоў. Даякушы яму манёўры, ваенныя вучэнні атрымалі шырокую вядомасць. Сулькевіч надрукаваў два тамы сваіх распараджэнняў і Указанняў, вядомых не толькі ў рускай арміі, генерал цікавіўся і мусульманскай проблемай. У 1902 годзе ў Адэскай вайсковай типаграфіі ён надрукаваў працу польскага ўсходазнаўца А. Мухлінскага "Даследаваніі аб паходжанні і стане літоўскіх татараў".

Незадоўга да пачатку Лютэйскай рэвалюцыі у Расіі генерал Сулькевіч уступае ў зносіны з Цэнтральным камітэтам /так званим "Аскерн Шуро" з цэнтрам у Казані/, які бы абраны ў Маскве ў маі 1917 г. на Усерасійскім з'ездзе Мусульманскіх вайсковых арганізацый, і пачынае фарміраванне на Румынскім фронце I-га Асобнага Мусульманскага Корпуса. Распаряджэнне яго наконт З-х мусульманскіх дывізій было надрукавана ў свой час у "Ізвестиях" Усерасійскага мусульманскага Савета.

Можа, у души генерал сладзяўваўся на тое, што мусульманскі корпус будзе ў Крыме ці Казані нацыянальны апорай мусульманскіх дзяржаў! Гэты корпус фарміраваўся ў Ясах з афіцэраў і радавых салдат-мусульманаў рускай арміі. У сакавіку

1917 года корпус быу перадыслашыраваны У Ціраспаль. Адбыуся Кастрочнішкі пераварот у Петраградзе. Паміж бальшавікамі і крымскім урадам пачалася вайна. "Аскеры Шуро" загадала генералу Сулькевічу пайспі з войскам на дапамогу мусульманам у Крым, але ён не змог выканашь загад з прычины перашкоды, якую чыніла нямецкая армія.

Мусульманскі корпус быу раззброены па загадзе нямецкага камандавання вясной 1918 года, а сам генерал прыбыў у Крым са жменькай афіцэраў. Тут ён, са згоды нямецкага камандавання, стварыў Крымскі Урад, у якім заняў адначасова пасады прэм'єр-міністра, міністра арміі і флоту і міністра Унутраных спраў Крыма. Астатнія пасады У Савеце Міністраў размеркаваліся наступным чынам: міністрам замежных спраў стаў старшина крымокататарскага парламента Джабар Сейдамет, міністрам юстыцыі — літоускі татарын Аляксандро Ахматовіч, фінансаў — рускі Нікіфараў, прымеславаці і гандлю — рускі Нікіцін, акрамя іх, у склад урада Увайшоу у якасці міністра сельскай гаспадаркі і забеспячэння прадстаўнік абычны неміяту-каланістай; на пасаду сакратара быу прызначаны армянін Налбандав. Створаны генералам урад меў кааліцыйны характер з пэўным уплывам мусульманау. Пасля перастаноўкі Унутры кабінета прэм'єр Сулькевіч, а таксама Ахматовіч, Сейдамет, Фрыман, Нікіфараў і Нікіцін захавалі былия пасады, у той час як на пасаду міністра сельскай гаспадаркі быу прызначаны крымскі татарын Мустафа Мірза Кіпчакі, асветы — генерал Чарыкаў, арміі — літоускі татарын генерал Аляксандро Мількоускі, забеспячэння — паліткі Данброва, дзяржаўнай маёмы — літоускі татарын Багушэвіч. Кіраунік урада проводзіў палітыку незалежнасці Крыма.

25 чэрвеня 1918 года генерал Сулькевіч сфарміраваў урад. У дэкларашы ён заявіў, што лічыць галоўнай сваёй задачай ахову самастойнасці Крымскага наўпострава да выяснення міжнароднай сітуацыі. У арганізацыйных пытаннях Сулькевіч імкнуўся да склікання Крымскага меджліса /Сойма/. Признаючы аўтаномію крымскіх татараў у пытаннях рэлігійных і культурных, працуючы ў контакце з крымскататарскім парламентам /курултаем/ і яго камісіямі, ён адначасова заявіў, што дзяржаўныя пытанні найбольшага значэння, якія датычнаша палітычнага ладу Крыма, павінны быць вырашаны Соймам Крыма. Да склікання Сойма генерал сам выдае шэраг пастаноў, у тым ліку: аб крымскім грамадзянстве, аб забароне іншаземцам купляць зямлю, уладальнікамі якой з"яўляюцца крымскія грамадзяне, аб вакуфах /вакуфны землі быті ўзяты з дзяржаўнага Упраўлення і перададзены камісіям па рэлігійных проблемах Татарска-га парламента/, аб арганізацыі Сената і апеляцыйнага з"езда, аб рээміграцыі /вялікая колькасць крымскіх татараў рускі урад выгнаў у Турцыю пасля 1783 года і пасля 1856 года/, аб стварэнні асобных міністэрстваў і г.д.

У час праўлення генерала Сулькевіча ў Крыме быў заснаваны ўніверсітэт у Сімферопалі. У той жа час фарміраванне збройных сіл, якое распачаў прэм'ер Сулькевіч, атрымала суд"ёзную перашкоду з боку нямецкага камандавання /генерал Кох/ у Крыме, з прычыны чаго армія Крыма складалася з не-вялікага атрада салдат. Генерал Сулькевіч стараўся згладзіць канфлікт між татарамі і грэкамі. Сулькевіч не признаў гегемоніі аднаго народа над другім. Ён імкнуўся сфарміраваць такія адносіны між народнасцямі шматплямённага Крыма /татары, украінцы, рускія, грэкі, немцы, паллякі, яўрэі.

караімы, армяне і інш./, якія б گрунтуваліся на үзаємной павазе і раундрапі. Менавіта таму ү складзены ім кабінет увайшлі прадстаўнікі розных нацыянальнасцей. Адначасна орга-ны кіравання фарміраваліся па нацыянальной прыкмете, на па-садах павятовых старастаў, камандзіра корпуса пагранічной аховы, камісараў паліцыі, старшинь і членau самаўправы при-значалі мусульманаў, сярод якіх быў значны працэнт літоў-скіх татараў.

На міжнароднай арэне генерал Сулькевіч праводзіў палі-тыку абароны Крыма ад Украіны, якая мела намер уключыць /інкарпарираваць/ яго у свой склад, і ад рускай Добраахвот-най армii генерала Аляксеева, які імкнуўся Уключыць Крым у склад "единої и неделимой" Расіi. Генерал адкінуў праплановы Аляксеева, адначасова, каб умацаваць міжнароднае становішча Крыма і пакласні канец мытнай вайне з Украінай, ён пасылае ү Кіеў па запрашенню украінскага Урада /на чале з генералам Скарападскім/ дэлегацыю на чале з сенатарам і міністрам Ахматовічам /верасень 1918 года/. Гэта дэлегацыя вяла перамо-вы са спецыяльнай украінскай дэлегацыяй на чале з міністрам Лізагубам, пры гэтым прадстаўнікі Крыма абаранялі ідэю не-залежнасці сваёй дзяржавы. Гэтыя перамовы увайшлі ү дыпла-матычную "Блакітную кнігу".

Важней падзеяй у міжнароднай палітыцы үрада была адпраў-ка пасла ү Стамбул. Ім стаў былы галоўны рэдактар татарской газеты "Мілет" Сабры Айвазаў. Ён быў з энтузіязмам прыняты турэцкім урадам. Сам факт адкрыцця пасольства ү Стамбуле выклікаў перапалох у Берліне, куды ү свой час быў пасланы прадстаўнік Крымскага Урада — Джәфер Сейдамет. Там ён да-біўся разам з візіром Турцыi Талат-пашой адтэрміноўкі рагэн-

ня аб закрытії гандлёвай граніцы України. Было дамоўлена, што на мірную канферэнцыю пасля заканчэння вайны будзе запушчаны і Крым.

Адначасова генерал Сулькевіч уступіў у зносіны з іншымі мусульманскімі дзяржавамі на тэрыторыі былога Расійскай імперыі. З тэтай мэтай быў адасланы алпаведны ліст ваеннаму міністру рэспублікі Азербайджан / г.Баку/. Як кірауніка дзяржавы генерала Сулькевіча з энтузіязмам віталі Татарскі Парламент, татарскі народ і мусульманская прэса /"Крым", "Мілет"/. Светлая паянье аб "Сулеймане-пашы", так яго называў татарскі народ, назаусёды застанецца сярод мясоўых мусульманаў. У сувязі з прыездам Сулькевіча ў Крым, людзі рассказалі легенду, згодна з якой пасля падзення Уладарання Расіі ў Крыме, прыйдзе з поўначы мусульманін, які скіне ярмо няволі, імя гэтага вызваліцеля Крыма — Сулейман-паша.

У той жа час рускія, асабліва газета народных дэмакратаў "Товарищеский голос" пад рэдакцыяй Пасманіка, зрабілі Сулькевіча аб"ектам нападак. Прэм"ер зносіў іх цярпліва, не поменіўся. Найбольш харектэрная рысай урада Сулькевіча была гуманнасць: ён быў дэмакратам у поўным сэнсе гэтага слова. Таму не меў рачы генерал Дзянікін, калі вінаваціў прэм"ера Крыма ў імкненні Узнавіць ханства і заручыцца падтрымкай Азербайджана, каб задаволіць свае намеры.

Пасля таго, як з Крыма эвакуіравалася нямецкае войска /кастрычнік 1918 г./ і паўночнай быў заняты Добраахвотнай арміяй, урад Сулькевіча паў, праіснаваўшы толькі некалькі месяцаў. Спрабы былога прэм"ера пераканаць кірауніцтва Антанты ў неабходнасці сформіравання мусульманскага корпуса

з мусульман Расійской імперыі, раскіданых па лагерах ваяенна-
палонных у краінах Еўропы, не мелі выніку, і Сулькевіч пад
даўленнем з боку камандавання Добраахвотнай арміі вымушаны
быў пакінуць Крым.

Пасля прыезду ў Азербайджан, ён у канцы 1918 года быў
прызначаны на пасаду начальніка Генштаба азербайджанскай
арміі, прымаў актыўны удзел у арганізацыі Узброеных сіл
гэтай дзяржавы.

Сулькевіч — адзін з ініцыятараў перамір'я Грузіі і
Азербайджана /чэрвень 1919 г./. Пасля сутыкнення з Добраах-
вотнай арміяй і Уварвання яе атрадаў у Азербайджан, ён раз-
бройнае захопнікаў, стаўшы на чале спецыяльна створанага
з гэтай мэтай камітэта. Калі ў канцы снежня 1919 г. у Баку
прыехаў прадстаўнік польскага Урада ў Грузіі, Арменіі і
Азербайджане пан Вацлаў Астроўскі, генерал Сулькевіч разам
з іншымі заходнімі мусульманамі /віце-міністрам юстыцыі
Альгердам Крычынскім, віце-дырэкторам нацыянальнай МЭС Кан-
станцінам Сулькевічам/ прымаў удзел у банкете ў гонар дэле-
гаты, які наладзіў старшыня польскай дэлегацыі ў Баку ад-
вакат Крыпскі. Там генерал выступіў з промовай, у якой пра-
слылія гісторычную дзеяйнасць Польшчы на Усходзе. Не раз
генерал Сулькевіч падкрэсліваў, што находитца з Віленшчыны
і з усёй душой адносіша да Польшчы.

У маі 1920 года, пасля таго, як II-я армія бальшавікоў
чварвалася ў Азербайджан, генерал Сулькевіч быў арыштаваны
і кінуты ў сутарэнне бакійскай ЧК. Ён знаходзіўся там разам
з будучым часлом Польшчы ў ЗША Цітусам Філіповічам. 15 ліп-
ня 1920 г. генерал Сулькевіч быў заўгі чэкістамі. Некаторыя

звесткі аб яго арышті і апошніх хвілінах жыція расказаў былы начальнік агульнага аддзела дыпламатычнага дэпартамента МЭС Азербайджанскай Рэспублікі пан Мечыслаў Рудзінскі, які таксама быў пасаджаны ў турму бальшавікамі: "28 красавіка 1920 г. бальшавікі захапілі Фладу. Я разам з польскай місіяй быў арыштаваны, праз некалькі дзён нас перавезлі ў ЧК. Ускорасці прывезлі генерала Сулькевіча, ён быў песьмістична настроены, лічыў, што яго расстралляюць. Я часта з ім гутарыў, бо мы ўсе былі ў адной камеры. Спачатку спалі на падлозе, паклаўшы пад голаў замет падушкі кіпу газет, пазней зрабілі нары. Некалькі тыдняў пасля, ранкам, калі было яшчэ шэра, чэкісты ціха разбудзілі некалькі чалавек і загадалі ім збираль рэчы. Мы ўсе прачнуліся. Чэкісты падганялі, не кажучы, куды забіраюць вязняў. Генерал Сулькевіч паспей некаторым з нас пашынушы руку. Развітваючыся, быў упэўнены, што яго расстралляюць. Мы казалі яму слова падтрымкі, самі не ведаючы, што ўсё гэта значыць. Генерал трymаўся прыстойна і мужна. Праз некалькі дзён мы прачыталі ў газетах паведамленне ЧК аб расстреле некалькіх чалавек, адвінаўчаных у "контррэвалюцыйнай дзейнасці". Сярод іх быў і генерал Сулькевіч. Наколькі я памятаю, па справе генерала не было ні следства, ні суда". Аб іншых падрабазнасцях, звязаных з апошнімі хвілінамі жыція генерала Сулькевіча сведчыць генерал Расул-задэ: "Я Упершыню перакажу тое, што чуб ад свайго брата — члена парламента Мехмэда Алі-бэя, сведкі герайчнай смерці бясстрашнага генерала Сулькевіча. Мехмэд Алі-бей так расказвае аб гэтым: "Генералу загадалі, каб ён ішоў за чэкістамі. Мы зразумелі, што насталі апошнія хвіліны яго жыція, што яго адпраўляюць "у расход" — на смерць. На стала магільная цішыня,

мы не маглі глядзець яму ў вочы, не знаходзілі слоў надзеі і атухі. Апярэдзіў нас сам генерал, спакойным голасам сказаў памятныя нам слова: "Я рады, што гіну як афіцэр". Бывайте!". Такі пакінуў гэты свет вялікі палітычны дзеяч, чалавек нязломных перакананняў і энергіі, адзін з найвялікшых дзеячаў літоўскіх татараў. Крыўёю заплаціў генерал Сульке-віч за свае грандыёзныя планы, але яго справы будуть жыць вечна, як шудоўны прыклад бязмежнай адданасці справе татарскага народа.

Аб"ява

у Крыме, у Бахчысараі выдаеша на рускай мове газета "АВДЕТ", што на беларускай мове абазначае вяртанне. Гэта незалежная газета аб праблемах крымскіх татараў. Выходзіць 2 разы на месяц. Падпісчыкам на Беларусі дасылаеша ў паштовым канверце. Кошт гадавой падпіскі 26 рублёў.

Адрес рэдакцыі газеты: 334410, Крым, г.Бахчисарай,

ул. Пушкіна, 17. Редакция газеты

"АВДЕТ"

На паштовым пераводзе чытэльна напісаць свой адрес.

Падтрымайма наших братоў!

Гістарычны і грамадска-палітычны часопіс "ВАТАН" выходзіць на крымскатарской, рускай і турецкай мовах. Слова ВАТАН абазначае Айчына. Выходзіць кожны месяц. Гроши /25 рублёў за гадавую падпіску / можна выслаць паштовым пераводам на адрес: 334871, Крым, Феодосия. пгт Приморский, II/4, Редакция журнала "ВАТАН". Укажыце, на якой мове дасылаць часопіс. Свой адрес пішыце поўнасцю і чытэльна.

АДКРЫЦЕ МЯЧЭЦІ

5 ліпеня 1991 года для літоускіх татар памятны дзень — яны дачакаліся адкрыція старой мячэці ў Каўнасе. Гэта будзе чацвёртая мусульманская святыня на зямлі Літвы. Іншыя тры мячэці знаходзяцца ў вёсках Райжий Алітускага раёна, Сорак Татар і Нямежю Вільнюскага раёна.

Каўнаскай мячэці была пабудавана ў 1930 годзе, у 500-годдзе смерці Вутаўтаса — вялікага князя Вялікага княства Літоускага.

Літоускі Урад, помнічы ролю татар у справе барацьбы Літоускай дзяржавы за сваю незалежнасць на працягу некалькіх векоў, вырашила на месцы старой драўлянай мячэці пабудаваць у горадзе Каўнасе новую, цаглянную.

На будаўніцтва мячэці Літоускім урадам было выдзелена 50 тыс. літаў, самі ж вернікі-татары сабралі 40 тыс. літаў. Пабудаваная і асвячоная мячэць паслужыла нядоўга — бальшавікі яе закрылі ў 1941 годзе. І чым толькі не была мячэць: спартыўны зал, склад цырка, дзіцячая бібліятэка-читальня, а ў апошнія гады там вырашана было зрабіць музей арнента-лістыкі. Слава Аллаху, гэта не адбылося і старая мусульманская святыня вяртаецца яе сапраўдным гаспадарам — літоускім татарам.

Літоускія татары даўно марылі вярнуць свой храм, і ў 1989—1990 гадах такая магчымасць здарылася. Улады Каўнаса і музей мастацтва імя К. Чурлёніса згадзіліся перадаць Каўнаскую мячэць татарскай абшчыне горада Каўнаса. З самага пачатку 1990 года пачалася рэстаўрацыя мячэці. Сродкі для



Вялікі Князь ВІТАЎТ

/ З кнігі "Кароткі агляд гісторыі Беларусі" /

Кліўленд -- Нью-Ёрк -- Талін

1990

У татарскіх "Аль-Кітабах" яго называлі Спадаром, Ханам,
Ватадам, Апорай Ісламу на Захадзе.

рестаурацыі выдзелілі музей мастацтва імя К. Чурлёніса і Каўнаскага гарадскога Самакірауніцтва. Рэстаурацыя прадаўжалася прыкладна паўтара года.

Таварыства культуры літоўскіх татар разаслала запрашэнне наступнага зместу:

"Паважаны спадар /паважаная спадарыня/ На Зямлі Літвы на працягу шасці стагоддзяў жыве ўнікальная этнічная група літоўскіх татар, якія вызнаюць іслам, дзеянічаюць мячэці. Цяпер у Літве паявіліся мусульмане і іншых нацыянальнасцей. 5 ліпеня 1991 года у Каўнасе адбудзеца Урачыстасць адкрыцця адноўленай мячэці, якую збудавау татарам у 1930 годзе Урад незалежнай Літвы ў 500-годдзе са дня смерці Вялікага Літоўскага князя Вітаўтаса, пасялішага татар у Літве ў 1397 годзе.

Урад Літоўскай Рэспублікі, Літоўскі Фонд культуры і Таварыства культуры літоўскіх татар запрашашь Вас на адкрыццё Каўнаскай мячэці і спадзяйнца, што Ваш удзел у гэтай урачыстасці паслужыць адрадженню мусульманскай рэлігіі ў цэнтры Еўропы, дзе гэта рэлігія даказала сваю жыццёустойлівасць і унесла значны ўклад у гісторыю Літвы.

Дэпартамент па справах нацыянальнасцей пры Урадзе Літоўскай Рэспублікі.

Літоўскі Фонд культуры

Таварыства культуры літоўскіх татар".

На Урачыстасці адкрыцця Каўнаскай мячэці прыналі удзел гості з Латвіі і Эстоніі, Беларусі, Татарстана, Крыма, Масквы, Пецярбурга. Запрошаны былі таксама гости з Турцыі, Катара,

Фінляндыі, ЗША і іншых краін, дзе пражываюць нашы татары—адзінаверцы.

Ва Урачьюстаоці прыняў удзел Муфцій Талгат Таджудзін, імам з Масквы, Таліна. Сярод гасцей былі таксама два імамы з Польшчы — імам Гданьскай мячэці Бякір Якубоўскі і імам Багоніцкай мячэці Мустафа Яоінскі. З Венгрыі прыехаў вядомы шыроколаг Генрых Янкоўскі, татарка-журналістка з Дабруджы /Румынія/ пані Сеўгін Омер, віце-коноул Турцыі ў Маскве пан Уміт Ярдым, прадстаўнікі пасольства з Гарданскага Хашміцкага Карабеўства, гості з Вялікабрытаніі.

II гадзін 30 мінут. Калі мячэці, у парку Рамібес, пачынаецца Урачысты мітынг, прысвечаны адкрыцію Каўнаскай мячэці. Мітынг адкрывае старшыня Каўнаскага аддзялення культуры літоўскіх татар, дацент Каўнаскага Наліцэнтнага Універсітета Йонас Рыдаванавічус. Ён вітае Удзельнікаў мітынгу, коратка распавядае гісторыю Каўнаскай мячэці, прадстаўляе гасцей. Пасля выступалі гости, прадстаўнікі розных дэлегацый. З прывітальным словам выступілі: Муфцій Талгат Таджудзін, намеснік старшыні Вярховнага Савета Літоўскай Рэспублікі Чэславас Станкявічус, старшыня Мусульманскага Рэлігійнага Саюза Польшчы Стэфан Мухарскі, віце-прем'ер Літоўскай Рэспублікі Зыгмао Вайшвіла, віце-коноул пасольства Турцыі ў Маскве Уміт Ярдым, презідент грамадска-культурнага аб'яднання татар Беларусі Абубякір Шабановіч, гости з Крыма, Пенярбурга.

Усе прамоўцы жадалі, каб Каўнаская мячэць больш ніколі не зачыніла свае дзвёры для вернікаў, каб іслам на літоўскай зямлі афрадзіўся і машчэў, каб літоўскія татары зноў набралі свою былую славу.

НЕКАЛЬКІ СЛОЎ АБ МЕНСКІХ ТАТАРАХ

З часопіса "Наш край", 1927 г., № 6—7/

Аб менскіх татарах мы ня ведаем якой-небудзь друкаванай працы, — ані гістарычнай, ані этнографічнай.

Між тым татары у Менску жывуць ужо некалькі вякоу. Ужо адна назва "Татарскі ханец" у Менску пераносіць нас у далічын мінуушчны.

Але сказаць што-небудзь вычарпаюча-пэунае аб тым, калі, як і чаму зъявіліся тут татары, пакуль што немагчыма.

Няма докумэнтальных крыніц.

Першая вестка аб менскіх татарах сустракаецца ў прывілеі караля Жыгімонта III менскім мяшчанам 26 мая 1606 г., адкуль відаць, што ў той час татары менскія не падлягалі мейской мяшчанская юрисдыкцыі і Майдэборскаму праву, дзеяя чаго на іх не пашыраліся мяшчанская права і льготы¹.

Другі вядомы нам докумэнт дадае новую рыску ў гэтым пытаньні.

1617 г. 26 студзеня кашталян менскі Пётра на Лагойску Тышкевіч па даручэнныі караля Жыгімонта III даходзіу у Менску зроблены апошняму адаказ на менскіх татарах.

Нейкія асобы, прозвыішчау якіх, на жаль, няма у докумэнтах, пасъведчылі, што, няпрауна захапіуши пляц Менскай Ускра-сейскай царкви, менскія татары пабудавалі на гэтым пляцы сваю мячэць.

З пільнасьцю узялуся за гэту справу Тышкевіч.

Татары ня толькі аднастайна паказалі, але і докумэнтамі падмащавалі свае слова, што яны гэты пляц вышэйназванай Ускра-

¹ Собрание древних грамот и актов городов Минской губернии, православных монастырей, перкней и по разным предметам. Минск, 1848 г., стар. 108.

сенскай царкви набылі шляхам "добрае замены" ад ускрасенскага папа Сындана.

Татары прадставілі належны ліст на гэтую замену, а да гэтага і пісьмовыя зацьвярджэнныя яго, якія мелі менскія татары ад ужо памёршых мітрополітаў: Міхайлы Рагозы /1590—1599 г.г./ і Ілата Папея /1599—1613 г.г./, а таксама і ад тагачаснага мітрополіта Язэпа Веляміна Руцкага.

Разгледзеушы па даручэнні каралля гэтую справу, Пётра Тышкевіч знайшоу правы татар даведзенымі і выдау ім у Менску 26 студзеня 1617 году свой ліст, у якім апраудвае татар ад выказанага супроць іх абвінавачанняя.

У тым-же годзе гэты ліст быў запісаны у актавыя гродзкія кнігі Менскага замку /8 верасня 1617 году/.

Прынёс для запісу гэты акт менскі татарны Саліман Зепке віч^I.

Прыведзены докумэнт сьведчыць, што у Менску татары бязумоуна былі у канцы XVI стагоддзя, што яны пабудавалі мячэць сваю у Менску у часы мітрополіта кіеўскага Міхайлы Рагозы, які бы на гэтай пасадзе з 1590 па 1599 г.

Прымаўчы пад увагу, што мячэць павінна была будавацца ў сувязі з нейкімі надзвычайнімі абставінамі, напрыклад, з пасленнем у гэты час у Менску татар /гэта нам якраз і здаецца больш за ўсё верагодным/, мы лічым, што маем тут перад сабою мажлівую дату зъяўлення татар у Менску і засялення імі "Татарскае Слабады".

Але-ж гэта ўсё-ткі толькі мажлівая, а не бяспрэчная дата.

Такім чынам, пытаньне аб часе зъяўлення татар у менску татар пакуль што застаецца адчыненым.

^I Там-жа. Стар. 168—169, № 93.

Трэба дадаць да гэтага, што паміж менскіх татар існуе паданыне, быццам яны паходзяць з крымскіх ваеннапалонных.

Не затрымліваючыся на гістарычных лёсах менскіх татар, мы ставім заданнем азнаёміць чытачоу "Нашага Краю" з сучаснасцю гэтае часткі менскага насельніцтва.

Папертае, трэба адзначыць, што менскія татары ў шмат якіх аботавінах свайго жыцця кірующа "коранам", які яны называюць "куран".

"У сям'і Смайкевічаў ёсьць коран 1725 году. Ёсьць у іх і "Ай-Кітаб" 1812 г. /гэтую дату атрымаў професар Раурэбэ, перавёшы на наша летазылічэнне 1230 год мусульманскага эры, бо прыняў пад увагу розніцу ў колькасці дзён паміж усходнімі месячнымі і нашымі сонечнымі гадамі/.

Менскі паасобнік корану 1725 г. мае пры арабскім тэксьце падрадковы пераклад на беларускую мову з значнаю колькасцю поўнізмаў.

Ай-Кітаб — гэта зборнік легенд і паданіньняў, здаецца, таксама перакладзеных або наогул большай часткай ці нават цалкам запазычаных з розных крыніц. У паасобніку 1812 году ёсьць толькі тэкст на беларускай мове, даволі чистай, бяз прыметнага чужеземнага уплыvu.

Аутару гэтых радкоў удалося, знайшоўшы вышэйпамяняненія кнігі, адразу ж звяярнуць на іх увагу вядомага сэмітолёга, професара Б.Д. У. Раурэба.

Прагледзеўшы гэтая кнігі, мы прыплі да вініку, што і у часе так званага беларускага заняпаду наша мова жыла яшчэ нават у якасці літаратурнай, толькі ня у хрысціянскага насельніцтва, а сярод мусульман.

Карыстаючыся арабскімі літарамі, можна добра перадаваць

беларускія гукі: ць, и, дзь, дз, а для ч і п ужываша
нейкія адмены арабскіх знакаў /падобныя якім можна знайсці
у персаў да туркаў/.

Гэты факт — карыстаньне мусульманскіх пісьменнікаў беларускай мовай, — высыяляе наогул стан асіміляцыі, якой падлягала татарская нац'янальсць, калі яна пачынала жыць паміж беларускага народу.

Менскія татары найболы шадрэзняваюцца ад суседзяў у рэлігійных адносінах. На гэта звярнуу увагу яшчэ Шпілеускі у сваім апісаныні Менску, якое друкавалася ў часопісе "Современник" за 1854 год.

Шпілеускі апісвае драулинную мячэць у Менску. У ёй два аддзэлы: для мужчын і для кабет, паміж імі краты; унутры няма ніякіх аздоб, апрач бальдахіну для муллы у мужчынскім аддзэле; падлога заслана зялёным сукном, а пры съценах ёсьць задлікі для багамолаў.

Апрач таго, ёсьць яшчэ нешта падобнае да перадпаков, дзе татары пакідаюць абуткі, бо няможна уваходзіць у мячэць у ботах.

Фотографічны здымак з старое мячэці захоўваецца у сям'і Смайкевічаў; мячэць была сфотографавана ў самым пачатку XX стагоддзя, перад тым, як яе замянілі новым ды без параднанія лепшым цагляным будынкам.

Ціпер у мячэці ёсьць і мінарэт, а дауней муэзізін склікау парапіян на малітву, стоячи на ганку мячэці. На съята Байраму мусульмане у некаторых мясцовасцях, як здаецца, склікаюцца на вуліцах, што дасылдчык гісторыі і быту беларускіх татар А. Мухлінскі хацеубы тлумачыць яурэйскім уплывам.

У Менску татар ня шмат і кажуць, што такога звичаю ў іх няма. Прынамсі менскія татары мне сказалі, што яны гэлага ня помніць.

Ніякага ізолявання жанчын ад мужчын у нашых татар няма. Аб "чадрах" не засталося нават і успаміну. Цікава, што у "ходжау" /пілігримау у святыя месцы/ вучыліся парабоску і дзяўчатах і хлапцы разам; аб гэтым мне гаварылі старыя татары:

Наагул пагляд на рэлігію ліберальны. У сям'і Смайкевіча ёсьць, напрыклад, статуэткі, а нябожчык мулла Мустафа Смайкевіч ды парафіяне былі нават сфотографаваны. А гэта сурова забаранеца мусульманскім законам.

З рэлігійных наказаў мусульманскае навукі у быце менскіх татар захавалася далёка ня ўсё. Вось што гаворыць аб гэтым іх старэйшае пакаленіне.

Супольная мусульманам і яўрэям забарона ўжываць мяса іншых сисуноў, апроч хвачных — парнакалнных, іншых рыб, апроч лускаватых, прымаецца яшчэ пакуль што пад увагу. "Але", гавораць татары: "як ужыванье жытняга хлеба зъяўляецца патураньнем асаблівым умовам пазнейшага часу, таксама ня вельмі цяжкім грахом лічыща і ужыванье каніны. Мы яе не ямо не дзеля грахоўнасці такое емы, а упрост дзеля яе нясмачнасці". Съвіньняу-жа, самоу, мятузау татары есьці ніколі не згадваюцца.

Хутчэй рэжуць способам, подобным да яўрэйскага, толькі дзеля большае пэўнасці пасля першага грунтоўнага сымяротнага разрезу трох рухі. При гэтым гавораць парабоску: "У імя бoga усемагутнага".

Куплюць, аднак-жа, і трэфнае мяса /апроч съвініны/.

Паколькі Магамэт, забараніўшы віно, нічога не сказаў аб гарэлцы, ад гэтага апошняе адмаўляюцца далёка ня ўсе татары.

На вясельлях у іх рэдка калі пануе бязумоная цыврозасць.

Пятнічны адпачынак у мусульман падобны да суботняга ў яурэяу і нядзельнага — у некаторых пратэстанцкіх старонках, заселеных англосаксамі.

Менскія татары зусім не згадваюцца з гэтым рэлігійным наказам: яны і пішучь і лічапь гроши ў пятніцу.

Нашы татары вельмі дауно адмовіліся ад полігаміі дзеля таго, што толькі гэтаю цаною ім можна было атрымаць дазвол на мяшаныя шлюбы. Прауда тое, што урад Рэчы Паспалітае потым /у часе клерикальнае рэакцыі/ усё-ткі забараіць татарам жаніца з хрысьціянкамі, але нашы мусульмане тады зусім ня мелі ахвоты варочанца да гарэмнага быту, бо ужо былі прывыкшы да моногаміі.

Даунэйшае імкненне татар да мяшаных шлюбаў лёгка было-б растлумачыць, калі-б мы прынялі гіпотэзу аб паходжэнні наших мусульман ад крымокіх ваеннапалонных, бо ваякі звычайна не бяруць сваіх жонак з сабою ў паход.

Няпрыхільнасць да полігаміі выяўляецца часам даволі яскрава. Калі адзін немісцовы мусульманін пасяліўся з двума жонкамі сярод мэнскіх татар, усе суседзі выклівалі яго, як нейкага вар'ята.

Штодзенныя /пяць разоў у дні/ малітвы з абмываннямі цяпер ужо далёка ня усе могуць і хочуць выконваць.

Маладзіковыя святы /падобныя да яурэйскіх/, пост Рамазан, найвялікшае свята Байрам захоуваніца, але не зауважаецца значнага іх уплыву на уесь ход жыцця, як гэта мы бачым на Ўсходзе.

Духаунікі /муллы/ залежалі адміністрацыяна ад Сымферопальскае д'хоунае управы, яшчэ раней — ад Бэндэрскага муфтыя.

Гэта — апошнія успаміны аб пауднёвым паходжэнні наших татар.

Духавенства большую частку бывала бяз вышэйшае духоунае

асьветы, але, каб атрымаць годнасць муллн, трэба было усё-ткі паслашь у Сымфэропаль пэуную тэолёгічную працу. Выбраны парафія намі мулла зацвярджаўся на пасадзе Сымфэропальская духоўнаў управаю.

Вопратка духаунікоу падобна да усім вядомае расы праваслаўнага духавенства.

Унутранасць мячэці нагадвае сынагогу /"школу"/. Простыя лавы, катадра; замест аброзоў, якія мы бачым у праваслаўных і каталікоў, вылоуі з корану. Гэтыя вылоуі мы знаходзім і у пакоях у татар. Той, хто бывау у крымскіх або казанскіх татар, з'яўлікім падзівам зауважыць, у нашых мусульман, побач з гэтым вылоуямі, фотографічныя эдымкі, малюнкі ды нават статуэткі розных пастушкоў і рыбакоў.

Татарскае насельніцтва гораду Менску чиста суніцкае; шы-ітаў /якіх шмат, напрыклад, у Азербайджане/ у нас зусім няма.

Пабачым, як складаўша для татар матар'яльныя ўмовы жыцьця.

Шпілеускі ў 1854 годзе лічыць у Менску 400 душ татар.

Паводле паказанняў перапісу 1897 году, усяго татар у Менску было 1.146 чалавек; з гэтага ліку самастойныя сродкі утрыманья мелі 373 мужчыны і 66 жабет, а ў якасці членau сям'і запісаны 251 мужчына і 456 жабет.

Паводле перапісу 1923 году, усяго татар было 1.045 чалавек /значыцца, лік іх зменшыўся на сто адну асобу/. Мужчын было 474, а жабет 571. Лік жабет нават павялічыўся, але вельмі значна зменшылася колькасць мужчын. Абставіны ваеннага часу бязвузова зыгралі тут пэуную ролю.

У Шпілеускага і у выніках перапісу 1923 году мы не знайшли падзелу татарскага насельніцтва па професіях.

Вынікі таго перапісу, які вядзені цяпер, у канцы 1926 году, будуть нам вядомы толькі у наступным 1927 годзе.

Таму мы можам тут прывесці толькі даныя перапісу 1897 году, даволі падрабязныя і вельмі цікавыя.

Тады менокія татары, паводле сваіх заняткаў, падзяляліся наступным спосабам.

Табліца статыстычных даных аб менокіх татарах

паводле вынікаў перапісу 1897 году

№	Професіі, заняткі і г.п. жыхароў і наагул іх сродкі утримання	Склад іх сям'і	
		Мужчын! Кабет	Мужчын! Кабет
I.	Адміністрация, суд і поліцыя	28	-
2.	Грамадская і становая служба	I	-
3.	Прыватная прыдзічная праца	I	-
4.	Збройныя сілы	I22	-
5.	Навучальна-выхаваучая праца	3	-
6.	Лекарская ды санітарная праца	-	I
7.	Служба у дабрачынных установах	I	I
8.	Прыватная служба, падзённая праца і г.п.	72	22
9.	Даходы з капіталаў і нярухомасьці, гроши ад бацькоў ды сваякоў	I8	I5
I0.	Сродкі ад дзяржаўнага скарбу, грамадскіх установ і прыватных асоб	7	3
II.	Земляробства /ральніцва/	59	I0
I2.	Жывёлагадоўля	2	-
I3.	Праца ў руднях і капальнях	3	-
I4.	Апрацоўка валакністых матар'ялаў	-	4
I5.	Апрацоўка жывёлавых продуктаў	2	-
I6.	Апрацоўка дрэва	I	I
I7.	Апрацоўка мінеральных матар'ялаў /кераміка/	2	-
I8.	Апрацоўка расылінных і жывёлавых харчовых продуктаў	I	-
I9.	Выраб адзеньня	-	2
20.	Будаўніцтва і рэмонт памяшканняў	3	-
		8	7

21. Праца на чыгуны	16	-	9	I6
22. Возніцкі /Фурманскі/ промысел	5	-	I	6
23. Праца на пошце, тэлеграфе і тэ- лефоне	5	-	I2	I0
24. Гандаль наагул без дакладнейша- га азначэння	3	-	-	-
25. Гандаль сельска-гаспадарчымі продуктамі, /апроч збожжа/	-	I	-	2
26. Гандаль прадметамі хатняга ужтыку	5	-	6	-
27. Гандаль у разнос і развоз	5	-	2	I
28. Асобы, у якіх заняткі ня вyzначаны	5	I	7	6
29. Асобы, якія не далі вестак аб сваіх занятках	2	5	3	5

Апроч вайскоушаў, якія у большай сваёй частцы займающа
ваеннаю професіяй толькі тымчасова, а складаюць найбольшую
катэгорию — I22 чал., мы павінны звярнуць увагу на 72 муж-
чыны і 22 кабеты, што знаходзяшча на службе у прыватных асоб.
Далей ёсьць вялікая група, якая займающа ральніцтвам — 59
мужчын і 10 кабет. Ня мала таксама служылі у розных урадовых
установах. Мы прынклі думачь, што сярод татаў ёсьць шмат
гарбароў і Фурманоў /аб гэтym гаворыща нават і у некаторых
старых крыніцах/. У 1897 годзе апрацоўка продуктаў жывёлава-
га пажаджэння займаліся толькі 2 мужчыны, пры якіх жылі 3
кабеты і 1 мужчына, а возніцтвам /Фурманствам/ займаліся 5
мужчын /пры іх запісаны і 1 мужчына і 6 кабет/.

Такім парадкам, відавочна, што даунейшы падзел татарска-
га насельніцтва паводле заняткаў значна ужо змяніўся у XIX
сталецьці. Цікава, што з тых людзей, якія маюць занятак калі-
шчы, ніхто не запісаны. Гэта слумачыцца тэю акалічнасцю,
што у нашых татар даходы ад гэтых заняткаў былі вельмі малыя —
тому прыходзілася мець яшчэ і іншыя кручіны для існаваньня;
пад гэтымі рубрыкамі, мабыць, і запісваліся людзі, якія абсолу-

гоувалі мячэць. Цікава яшчэ і тая абставіна, што карчмарства ды простытуція зусім не адзначаны сярод татарскага насельніцтва нашага гораду. У вастрозе у 1897 годзе нікога з татар ня было.

Непрацоўныя даходы мелі 18 мужчын ды 15 кабет /пры 21 мужчыне і 48 кабетах у сям'ях/. Татарскае насельніцтва гораду Менску, як мы бачылі, складалася у канцы XIX стагоддзя пераважна з людзей вытворчае працы і, часткова, з асоб, што займаюцца інтэлігентнымі професіямі, непрацоўнага элеманту было мала.

У гэтым сэнсе і цяпер мы маем тое-ж самае становішча.

У культурных адносінах мы зачважаем наступную зъяву.

Штогод павялічваеша процант асоб пісьменных паэўрапейску /г. зн. пабеларуску ды парасійску; некаторыя, асабліва при польскай окупашы, добра вывучыліся і папольску/.

Затое значна зьменшыся процант пісьменных паарабску. Запрауды, чым трэба тлумачыць тую акалічнасць, што існавалі беларускія Ай-Кітабы ды нават кораны, пісаныя арабскімі літарамі? Чаму іх ня пісалі ані лацінкаю, ані кірыліцаю? Таму, што у лацінцы бачылі нахіл у каталіцкі бок, а у кірыліцы — у праваслаўны. Татары згубілі ужо сваю татарскую мову. Але, пасылаючы дзяцей у хрысціянскія школы, можна было атрымаць ужо зусім непажаданую нечаканасць — дзеці прымалі хрысціянства. Пасля некалькіх падобных прыкладаў татары больш ужо не пасылалі дзяцей у школы каталіцкія, праваслаўныя і г.п.; гэтак было даволі доуга.

Толькі ужо у XIX стагоддзі — у самыя яго канцы — большая колькасць татар вучыцца у съвецкіх школах. Прыватныя арабскія школы "ходжау" яшчэ трymаюцца і у гэтай эпосе. Але з плынью часу "ходжы" маюць ужо усё менш ды менш вучняў і вучаніц.

Увесь чыста быт татар /не гаворачы ужо аб іх мове, пра-

вільнай, беларускай/, падпадае пад значны уплыў суседзяу. Сиброускія адносіны паміж мужчынамі і жабетамі, адсутнасць рэлігійнага фанатызму, вольныя думкі адносна наказау мусульманскай веры і г.д. — былі ужо намі адзначаны.

З чиста татарскага мастацтва засталося на шмат рэчау. Гаворачь аб нейкіх шафах з разъёмом, з усходнімі украсамі, ды можна бачыць вялікія лолькі, даволі прыгожа зробленыя.

Песьні, приказкі і г.п. — тыя-ж самыя, што і у беларусаў.

Вельмі цікавым зьяўліеніем пытанье, ці яя было адваротнага уплыву на беларусаў з боку татар.

Акад. Я.Ф.Карскі некаторыя вельмі звычайнія беларускія слова выводзіць з татарскай мовы. Напрыклад: андарак, небажа, баламут, барыш, бугай, бусел, вогер, гарбуз, гойданица, дуда, дурань, ёлуп, кабан, кайданы, каліта, канчук, капкан, калтан, калшук, каупак, качан, курган, лолька, пасталы, ракманы /слова сэмішкае, якое перайшло ў татарскую мову з арабскай, хася яно ёсьць і у яурэяу/, тавар, торба, тутун, харч, чарга, шапка ды інш.

Беларускія татары гэтак хутка згубілі сваю мову ў выніку бязупынных зносін з беларусамі. Аднак, можна думаць, што гэтых бязупынных зносін паміж двума народамі павінны былі пакінуць нейкі сълед на толькі у татарах, але і у беларусах.

Трэба прыняць пад увагу і тую абставіну, што Рэч Паспалітая амаль што ўвесе час свайго існаванья праводзіла ў баражбе з татарамі; бывалі у яе і сарынікі сярод татар. Такім падзялкам наурад ці можна ужо татарскія слова ў нашай мове тлумачыць уплывам нашых татар. Тым больш перашкод ёсьць для таго, каб внявецца уплыў нашых менскіх татар на менскую беларускую "штарку". Калі і можна будзе знайсці тут нешта лэунае, дык праудашадобна, што у колькасных адносінах гэта будзе вельмі

нязначным.

Не^жялікая група менскага насельніцтва /меншая, чымся 1%/- татары — зъяўляюцца, аднак-жа, у пэунай меры цікавым прадметам вывучэння з этнографічнага погляду.

Антрополёгічна — гэта мяшаная раса: славяна-манголы; з боку мовы — нагэтулькі славянізація племя, што, чытаючы парабеску, татары вымаулююць слова з беларускім акцэнтам /таксама, як яурэі-ашкіназы, чытаючы гэбрэйскія слова, надаюць ім германскую вымауленне/.

З боку быту мы ужо паказалі моцны эўропейскі уплыў на нашых татар.

Трэба вывучыць дакладна асаблівасці гэтае нацыянальнае групы. Тады можна будзе адказаць на пытаньне аб яе магчымай будучыні.

Ці будзе яна нейкую нацыянальнае меньшасцю з паасобнымі сваімі запатрабаваннямі і ўзмаганнямі, як народ з выразнымі характэрнымі рисамі?

Ці мо', гэта будзе толькі адменаю адзінага беларускага пляменіня; тады, поруч з беларусамі праваслаўнымі ды каталікамі, зъявілася-б трэцяя група — беларусы-мусульмане?

У кожным разе гэтае пытаньне пяпер развязаць канчаткова яшчэ зарана.

Патрабны папярэднія досьледы. Узбудзіць цікавасць да падобных дасьледзін — якраз і зъяўляецца мэтава гэтага артыкулу.

ЦІ ЗАХАВАЛІ ТАТАРЫ СВАЕ СВЯТЫЯ КНІГІ І СВАЮ ВЕРУ?

Археографічна экспедиція Мінскага гарадскога грамадска-культурнага аб'яднання "Аль-Кітаб" побывала ў месцах кампактнага пасялення татараў у Мінскай, Брэсцкай і Гродзенскай абласцях. Мэта экспедыцыі — пошук рукапісных мусульманскіх кніг.

Першым пунктам на нашым маршруце, дзе жывуць татары, быў гарадскі пасёлак Узда, які ў гістарычных крыніцах упамінаецца пад 1494 г. Уздзеншчына славіцца сваімі сынамі, якія вядомы на ўсю Беларусь. Тут нарадзіліся пісьменнікі Сымон Баранавіч, Антон Бялевіч, Ілья Гурскі, Кандрат Атраховіч /Крапіва/, Алесь Пальчэўскі, Паўлюк Трус, Алесь Якімовіч, Пятро Глебка /татары лічаць, што яго недалёкія продкі паходзяць з татараў/; вучоныя Уладзімір Завітневіч, Якаў Наркевіч-Іодка, Васіль Пальчэўскі і Канстанцін Шабуня. Высокая культура і далікатнасць улаоцівы жыхарам Уздзеншчыны і сёня. Аддзел культуры паведаміў татарам аб нашым прыездзе. Адбылася размова з супляменнікамі. Мы побывалі на мізары, які добра Угледжаны. Тут хаваюць мясцовых мусульман, а таксама памерлых мінскіх татараў.

Толькі адна жанчына мае Кур'ян і Хамаіл і ўмее іх чытаць. Гэта мачі Айшы Александровіч — члена Саюза мастакоў Беларусі. З прычыны таго, што да 1939 г. Уздзеншчына была прыгравічным раёнам, любяя праяўленні мусульманскай рэлігіі, свяшчэннія кнігі прызнаваліся антысашенскімі, знішчаліся, а Уладзімікаў іх вынікалі. Сярод татар, ды і не толькі сярод іх, жыве легенда, што назва мястечка Узда звязана з татарскім

словам узда — абропъ. Нейкі хан згубіў тут калісьці дарагую абропъ, якую конюхі-нукеры доўга шукалі.

Наступным пунктам быў гарадскі пасёлак Капыль, які ста-
рэйшы за Узду і Упамінаеца ў гістарычных крыніцах пад
II28 г. Капыльщчына таксама широка вядома сваімі пісьменніка-
мі і вучонымі. Тут радзіма пісьменнікаў Анатоля Астрэйкі,
Івана Бабарэкі, Змітрука Жылуновіча, /Цішкі Гартнага/, Алеся
Гурло, Аляксандра Коршака, Мендэле Мойхер-Сфорыма, Адама Русака,
Васіля Сташэўскага, Мікалая Раманоўскага /Кузьмы Чорнага/,
філосафа Івана Лушчыцкага, літаратара Сяргана Александровіча,
якога ведаюць і якім ганарацца ўсе яго суплеменнікі — бела-
гускія татары.

На жаль, сустрэчы з татарамі не было. Нам удалося знай-
спі родную сястру Сяргана Александровіча — Аніфу. У яе за-
хаваліся святыя мусульманскія кнігі. Тут таксама толькі адна
вельмі старэнская жанчына ўмее чытаць Кур'ан. На мізары мы зра-
зумелі, чаму раённае начальства не захадзела размаўляць з на-
мі. Мізар не абароджаны, па магілах праталтаныя дарожкі.

З прыгнечаным настроем мы накіраваліся ў горад Клецк —
адзін з найстарэйшых на Беларусі, упамінаеца пад II28 г.
Татары тут былі паселены ў 1508 г. Памерлых хаваюць на міза-
ры калі в. Асмолава Нясвіжскага раёна. Мізар у сосновым
/хваёвым/ лесе, магілы добре дагледжаныя. Мястцовыя ўлады ў
Клецку добрая да татар і спагадлівыя. Была арганізавана су-
стрэча ў музычнай школе. Тут, у былой Заходняй Беларусі, да
1939 г. у школе татарскія школьнікі вучыліся чытаць і пісаць
па-арабску, яшчэ і сёння захаваліся падручнікі. Многія тата-
ры ведаюць мусульманскія малітвы, хороша пяюць. Нам пашчас-

ціла Убачыць тут у адной жанчыны рукапісны Кур"ан з перакладам на беларускую мову. Такі Кур'ан з перакладам называюць Тэфсір. У даунейшыя часы хоць бы адзін Тэфсір быў у кожнай татарскай вёсцы, у кожным горадзе ці мястэчку, дзе жылі татары. Каштаваў ён дорага, некалькі кароў трэба было прадаць, каб купіць такую кнігу. Найчасней яе куплялі ў складчыну. Яшчэ адна прыемная знаходка для нас — гэта чалавек, які Умее прыгожа пісаць Далавар — сувой малітваў, якія кладуць у дол нябожчыку. Мала ўжо засталося такіх пісцоў на Беларусі. Гэты самы чалавек — Якуб Едановіч ведае песню Зікр — малітву-заклік чыніць Намаз. Яна на старакрымскататарскай мове 15-га стагоддзя. Мы запісалі на магнітастужку і гэтую песню-малітву, і іншыя малітвы у выкананні клецкіх татар. Былі выказаны пажаданні, каб у школе, як і да 1939 г. у Польшчы, татарскіх дзяцей наўчалі Ісламу.

У горадзе Ляхавічы, які вядомы з 15 ст., былі дзве вуліцы /вуліца і завулак/, дзе жылі татары, відаць, з 15 ст. Цяпер пасля розных перайменаванняў адна вуліца названа ў гонар Ф. Еулашоўскага — беларускага грамадскага дзеяча і пісьменніка, другая — у гонар кампазітара Я. Цікоўскага. У Ляхавічах жыве ці не самы стари татары на Беларусі — Мустафа Багдановіч /яму 96 гадоў/, — удзельнік Першай сусветнай і грамадзянскай войнай. Мізар тут у добрым стане. Многія татары Умеець чытаць святыя мусульманскія кнігі. Мы запісалі на магнітастужцы мелодыку пяяния сураў з Кур"ана — Аль-Фашіх і Я-Сін.

У славутым беларускім горадзе Слонім, які ўпамінаецца пад 1252 г., а ў 1795—1797 гг. нават быў губернскім горадам, жыло многа татараў. У Польшчы гэта быў трэці пасля

Вільні і Навагрудка горад па колькасці жыхароў-татараў. Цяпер жа мы з вялікай цяжкасцю знайшлі жанчыну-татарку, якая паказала нам мізар.

Знаходзіца ён пасярод векавога лесу. Тут мы ўбачылі і сфатаграфавалі помнік воінам-мусульманам, які пастаўлены ў час Першай сусветнай вайны памерлым у шпіталі мусульманам. За польскім часам, як тут кажуць, пастаўлены помнікі на асобных магілах. Надпісы зроблены на арабскай і польскай мовах. Найчасней трапляючы надпісы пра мусульман Уфімскай і Казанскай губерні. Ці ведаюць унукі і праунукі пра сваіх родных, якія ляжаны у беларускай замельцы?

На нашым шляху была вёска Арда. Наведалі мы мізар, які парос белыні бярозамі. Відаць свежыя пахаванні, многія магілы дагледжаны.

З хваляваннем чакалі мы сустрэчу з бытым сталічным горадам Навагрудкам. Упамінаецца горад у гістарычных крыніцах пад 1252 г. Тут многа помнікаў гісторыі і архітэктуры. Тут жыў /паводле некаторых звестак і нарадзіўся/ вялікі паэт Адам Міцкевіч. Сям'я Міцкевіча вельмі добра адносілася да татараў, а родны брат Адама — Аляксандар, професар спачатку Кіеўскага, а пасля Харкаўскага ўніверсітэта, пакінуў пра татар нават кампліментарныя /пахлебні/ слоны.

Навагрудскія татары лічыліся багатымі. Некаторыя мелі валоку, а то і 2—3 валокі зямлі. На татарскай зямлі, цяпер ужо ў межах горада, знаходзіца татарскі мізар. Векавыя дрэвы, найчасней дубы, яшчэ "памятаюць" Адама Міцкевіча.

Сустрэліся мы з навагрудскімі татарамі на кватэры аднаго мусульманіна. Цяжка было служаць пра тое, як жаліліся

людзі, многія старэнькія, што і перад смерцю не могучы памаліша ў джаміі /мячэці/. Вельмі усхвалявала нас сустрэча з Амініяй Асановіч, якая нягледзячы на немалыя гады /ёй каля 90 гадоў/, непапрауна вялікія страты /у час вайны загінулі три сыны/ заклікае маладых татар адбудаваць мячэць у Навагрудку.

Непадалёк ад Навагрудка, за 7—10 км, каля в. Лоўчыцы, знаходзіцца міzar, які вядомы ўсім татарам на Беларусі. На камені напісана, што міzar заснаваны ў пачатку 16 ст. Тут магіла святога Эуліі Канстуся. Кожны год у вялікае свята тут збіраюцца мусульмане вакол магілы і чыняць малітву, пасля раздаюць садагу за памерлых. Міzar абгароджаны, да-гледжаны. На мізары руіны мячэці. Гэта не вынік абыякавасці татараў, а віна Улады, якія не давалялі рамантаваць мячэць. Цяпер як бышам ужо ёсьць планы рэстаўрацыі мячэці, але мала надзеі, што яны будуть здзейснены.

Апошні пункт нашай экспедыцыі — горадскі пасёлак Іўе, вядомы з 15 ст. як маёнтак П. Мандзігера, а з 2-й палавіны 16 ст. мястэчка. Да пачатку 17 ст. у Іўі існавала арыянская школа, у 1585—1593 гг. рэктарам яе быў мысліцель-гуманіст і педагог Ян Ліцуній Намыслоўскі. У Іўі адзіная дзейная на Беларусі мячэць, пабудаваная ў 1884 г., аб'яўлена помнікам архітэктуры рэспубліканскага значэння. Тут дзейнічае школа для дзетак-мусульман. Іслам вывучалі тут падпольна ў самыя цяжкія гады сталіншчыны і хрушчоўшчыны. На свята Курбан-Байрам сюды з "ехаліся татары амаль з усёй Беларусі. Было вырашана стварыць Згуртаванне татараў-мусульман на Беларусі /"Аль-Кітаб"/. Прэзідэнтам абраны Абубякір Шабановіч.

Было пропанавана вывучыць вопыт іўеўскіх татараў у спра-
ве навучання дзеячей Ісламу. Даволі шматлікія ў іўеўскіх та-
тараў святыя кнігі Кур'ан, Тэфсіры, мулінскія Хамаілы і Кі-
табы трэба размножыць ці хоць бы зрабіць фільмакіопіі, ксеро-
копіі. Можа, нашы найбольшыя рэспубліканскія бібліятэкі
даламогуць нам у гэтай справе. Талькі ў кожнага навукоўца бу-
дзе можлівасць пазнаёміцца з гэтымі цікавымі кнігамі, асаб-
ліва Тэфсірамі і Кітабамі, дзе збераглася беларуская мова
XV—XVI ст.

Татары выказываюць шчырую падзяку Мінскаму гародскому
аддзяленню Савецкага фонду культуры за арганізацыю экспеды-
цыі і фінансавую даламогу. Вынікі апрацоўкі сабранных матэ-
рыялаў будуть выкарыстаны для вывучэння жыцця татараў, для
арганізацыі новых экспедыцый.

АХРАТАННЕ — ПАБРАЦІМСТВА

У беларускіх татараў яшчэ да Другой сусветнай вайны
вядомы быў абрад пабрацімства — ахратанне /ад турэцкага
слова "ахірэт" замагільнае жышё/. Узнік гэты абрад вельмі
даўно, з шыгам часу пад уплывам Ісламу ён змяніўся. Сначат-
ку пабрацімства паміж прыязнымі мужчынамі заключалася выказ-
ваннем пэунай фразы / прысягі / і лішня вады на шаблі. Можа
ад гэтага часу і ідзе руская прыказка "дружба -- не разлей
вода"?

У супліцы /звароце/ татараў да караля Сігізмунда ёсьць
упамінанне пра прысягу, якую на шаблях давалі іх бацькі,
што будуць вернымі беларусам, з якімі "... пясок, вада і
дрэвы з"яўляюца на агульнымі".

Абрад ахратання адбываецца ў прысутнасці мулы. Асобы, якія Удзельнічаюць у парадненні, сяруцца за канцы ручніка і абыходаяць тро разы вакол стала, на якім стаіш вада, хлеб, соль і ляжыць Кур'ян або Хамаіл. У гэты час мула спявае дуа /малітву/ з Хамаіла, благаслаўляюч пабрацімаў ад імя Алаха. Малітва цыгнеша доўга, гадзіну а то і больш, і заканчвае яе мула з іншаваннем пабрапімау. У канцы ахрэі дарашь адзін аднаму падарункі /найчасней ручнік/, які захоўваеша да скону. Треба зазначыць, што толькі заключанае па абраду пабрацімства мае сапрауднічэ значэнне. Бывае, што прыязны паміж сабою асобы называшаць сябе ахрэямі /ханчыны — ахрэцькамі/, але ніхто не лічыць гэта за фармальнае пабрацімства.

Заключаць ахратанне могуць між сабою двое мужчын або мужчына з ханчынай, калі ён жанаты, а яна замужам. Пабрацімству надаеша вялікае значэнне. Татары кажуць: "Ахрэць лепш чым брат, ахрэцька лепш чым сястра". Ахрэці лічыліся такімі блізкімі, што іх дзеци не маглі браць шлюб між сабою. Ахрэць павінен быў аказваць ахрэцу ці ахрэцыну павагу, спяшаша ў выпадку нашчасця на дапамогу /ні у якім разе нельга было ашмарніць у дапамозе/, апекаваша над сіротамі як над сваімі роднінамі дзецимі. Калі ахрэць выказваў жаданне Узяць у пабраціма з хаты якую-небудзь реч, нават каня, то треба было аддати ўсё без пратэсту, хоць гэта реч была самай дарагой.

Ахрэям нельга было сварыцца між сабою. Татары кажуць: "З башкім, братам, сястрой пасварыцца можна, а з ахрэем нельга". Калі ахрэці агаворваюць, а барапіць яго імя маюці, то треба выйсці з хаты. Наогул нельга сказать дрэннае

слова пра ахрэця. На тым свеце ахрэці сустрэнуша. Можна выкупіць грэх за свайго ахрэця /даць гроши на дабрачынную справу, карміць няможных, маліца/. Лепш за ўсё мець сем ахрэцяў сярод мужчын і жанчын.

Парушэнне пабрацімства лічыцца вялікім грахом. Але калі Ужо такое здарылася і ахрэці пасвяшліся, то бяруць зноў ручнік за канцы і мула сімвалічна рассякае яго далонню ў знак перарвання пабрацімства.

Паважаны чытач! У наш век, калі лёс раскідаў родных па далёкіх вёсках, мястэчках і гарадах колькі ты можаш налічыць сяброў, якія кінуша табе на дапамогу ў цяжкую хвіліну? А да каго ты прыйдзеш у ліхі час? Можа і ёсьць сэнс у пабрацімстве — ахратанні і цяпер?

БЫУ СРОДАК. УПЛЫВАЦЬ НА НАДВОР'Е

З сельскай гаспадаркай, асабліва агародніцтвам, у татараў быў звязаны абрац прынясення ахвяры. Калі доўга не было дажджу, калі была пагроза, што ўсё высахне на ніве і градах, то татары куплялі ў складчыну гадавалага чорнага барана. У некаторых мясцінах да складчыны далучаліся і беларускія сяляне. Калі ў хрысціян пыталі, чаму яны прымалі ўдзел у гэтым татарскім абрацзе, яны адказвалі: "Бог адзіны".

Ва установлены дзень надвічоркам натоўп татараў накіроўваўся да ракі ці ручая. Барана вялі за рогі. Мусульмане становіліся радамі і пад кіраўніцтвам мулы альбо муэдзіна чынілі малітву "Тэкбір". Мула запранаўся ў джубэ /від сутаны/ з вывернутай падкладкай. Сяляне-хрысціяне, калі яны прысутнічалі при гэтым абрацзе, становіліся ў баку і маліліся.

па-христиански. Затым адзін з татараў рэзаў барана, Ахвярны баран павінен быў быць павернуты галавой на поўдзень. Пасля малітвы бараніну варылі ў катлах. Мяса звычайна елі на месцы. У некаторых мясцовасцях, напрыклад, у Міры, бралі мяса дахаты. У Клецку аўчыну пасля прынясення ахвяры кідалі ваду. У Міры на аўчыну, пакрытую сурвятаі, клалі спецыяль-най выпечкі булкі, якія раздавалі на месцы бедным як оадагу. Косці барана кідалі ў ваду або закопвалі ў ямку. У час гатавання або пасля таго, як з'ядалі барана, удзельнікі абраду аблівалі адзін аднаго вадой, а жопіцы з жартамі кідалі дзя-чат і мулу ў раку.

Прынясенне ў ахвяру бёлага барана рабілася з мэтаю вы-клікаль сонечнае надвор'е. Абрад гэты адбываўся так як і пры ахвярапрынашэнні ў засуху. Толькі барана рэзалі ўжо на Узгорку, спальвалі разам з аўчынай, мясам і касцьмі.

Чаму ахвяра чорнага і бёлага барана давалі добры вынік? Калі было непажаданае для людзей надвор'е, то праваслаўныя і католікі маліліся ў цэрквах і касцёлах. Татары ж вельмі цярпіліва чакалі, але калі ўжо цярпенне канчалася, то рэзалі барана. Вядома, што бясконца не бывае засуха ці дажджлівае надвор'е. Само сабой усё мае канец. Здаралася так, што пасля татарскіх абрадаў і наступалі пажаданыя змены.

КРЫМСКАТАТАРСКАЯ НАРОДНАЯ ЛЕСНЯ ОЗЕН БОЙЛАРЫНЫНЬ

/ Берагі ракі. Ноты гл. на стар. 74 /

Озен бойларынынъ индже думаны. 2 кере
Дагълара ийылыр, сахар земаны. 2 кере

Озен бойларынынъ звасы серин, 2 кере
Гузель қүшлар шенълик сачар баарь кунълерн. 2 кере

Озен бойларында бульбуллар отэр. 2 кере
Орманлара, багълара селасы кетер. 2 кере

Темная дымка тумана речного 2 раза
На заре уползает в горы. 2 раза

Возле реки воздух свежий, прохладный. 2 раза
Радость приносит шебет птиц в весенние дни. 2 раза

На берегах реки поют соловьи. 2 раза
Их звонкие трели разносит эхо по садам и горам. 2 раза

ЗВЕСТКІ ПРА НАШЫХ ТАТАРАЎ

I. У Навуковай бібліятэцы у Вільні, у аддзеле рукапісаў захоўваеши цікавы матэрыял /Фонд 34/ пра Бягомльскі приход Барысаускага павета /чяп'er у Докшыцкім раёне Віцебскай вобласці/.

Бягомльскі приход /па-мясцоваму Бягомля, Бягомленскі/ /паміж: р. Бярэзіна — усход, р. Поня — захад, Бегамлянка — поўнач, Вардомка — поўдзень/ — "первоначальна местожительство занимали здесь захожие — беглы, то и многолюднейшее селение названо местом жительства беглых — Бегомлем /предание/. Справедливость этого предания подтверждается отсутствием общительности между крестьянами. Каждый живёт особняком, без взаимных помочей, обычных в соседних приходах... Кроме крутым различием нравов и обычаяв, даже покроем одеялly. Так как сюда стекался отовсюду, то, очевидно, Бегомльский приход составляет смесь народа белорусского, чернорусского, литовского, жмудского и татарского... Деревни различаются: I. Юхновка, Мильш /Мільчанскія Чысці?/, Будиловка /там народ дородный, липа белые, тёмнорусые/; 2. Веражевка, Городёнка, Кальники, Бабы, Забродок, Укромье /народ тощий, слабый, низкий, светлорусые/; 3. Волчи /цвет лица медный, слабые, волосы чёрные, круглицы, недоверчивые и все Батуры /фамилия/; 4. Бояры, Студенка, Будачев /темнолицые, круглые, черноволосые, проворные/ /Л. 34, с. 185, л. I б/.

х х .

х

II. У гаворках Прапоўскага раёна /чяп'er Слаўгарадскі раён Магілёўской вобласці/ ужываюцца татарскае слова "улус" у сэнсе здабыча. Татаро-литовскіе міжна праілюстраваць наступнымі

прикладамі: "Як ноц, так Кот і пашоў на ўлусы — станя на
піркапі і ловя рибу, як йіна піраходзя далі ў Пішчанку",
"Пашоў на Улусы, — ходзя ў салому ночцы", "Пашла Пякленя на
Улусы, Хвядос еізя ў Сібір, то можа што адласіць, ні' пувязець
з сабой" /в. Шаламы Слаугарадскага раёна/.

X X
X

Ш. Жартам называлі перасяленцы, жыхары Гомельшчыны /э
Буда-Кашалёва/ мясцовых жыхароў Магілёўшчыны /былога Быхаўска
га павета/ татарамі за тое, што ў апошніх у гаворцы была
моўная асаблівасць, наяўнасць фоймаў прыслоўяў тыпу тутаць-
ка, тамацька, тутацькі, тамацькі замест тут, там. Будака-
шалёўшчы дадавалі яшчэ, што ў быхаўцаў /былая Прапойская во-
ласць/ захоўваліся ў 1891 годзе /час куплі зямлі, паводле
падання/ курнія хаты. Яны лічылі мясцовых жыхароў больш
адсталымі, чым тыя, што з Буда-Кашалёўшчыны.

X X
X

ІУ. Паводле падання, заснавальнікамі вёскі Лапашчы
Слаугарадскага раёна былі перасяленцы татарскай нацыяналь-
насці. У 1671 г. ў суседній Магілёўскай эканоміі былі за-
селены 70 татарскімі сем'ямі пустуючая вёскі Батонь, Заба-
лоніе і Гуслішча /сучаснага Вендаражскага сельсавета Магі-
лёўскага раёна/, а таксама 24 татарскія сям'і былі паселен-
ны ў в. Мілоуля Ульянаўскага вайтаўства той жа эканоміі,
якія пераехалі з Дарагабужа /Смаленская вобласць/ /В.И. Ме-
лешко. Очеркі аграрной истории Восточной Белоруссии, №.,
1975, с. 23/.

МІШАРЫ — ХТО ЯНЫ?

Калі при знаёмтве і называю свой нацыянальнасць — "мішар", то звычайна сустракаю здзіўлены позірк. Тады дадаю, што мішары складаюць частку сучаснага татарскага народа. Мішары гаворачь на заходнім дыялекце паволжскататарскай мовы. Гэты дыялект складаецца з 8 гаворак — цемнікаўскай /у Мардовіі і на поўначы Пензенскай вобласці/, сергацкай /у Горкаўскай вобласці/, мардова-каратаўскай /у Татарстане/, кузнецкай /на паўднёвым усходзе Пензенскай вобласці/, дражжанаўскай /у Чуваші і Татарстане/, мөлекеска-хвалинскай /ва Ульянаўскай вобласці/, чистапольскай /у Татарстане і Куйбышавскай вобласці/ і байкібашаўскай ці прыбрэскай /у Башкірні/. Частка мішараў жыве таксама сярод казанскіх татар за межамі СССР. За мяжой мішары камнактна жывуць толькі ў Фінляндыі. Туды яны перасяліліся спаквала з канца мінулага стагоддзя да 1924 года з некалькіх вёсак Чырвонакастрычніцкага раёна Горкаўскай вобласці.

Этнонім "мішар" паходзіць з цюркскай мовы і азначае лясных людзей: "мішэ" — лес + "эр" — мужчыны, людзі. Частка прыдкаў мішар была вядома пад назвай бесермен /бес—эр—мен, што азначае "я бесер"/. Этнонім "буртас" мае той жа сэнс, што і "мішар": "бурта" — лес + "ас" — старожытная саманазва цюрскіх плямён.

На моўных асаблівасцях мішары складалі значную частку печанегаў і тунаў, а затым асноўную частку полаўшаў /кіпчакоў, куманаў/. Мішары паходзяць ад старожытных

уходніе — і сярэднеўрапейскіх плямён, вядомых Герадоту /у ст. да н.э./ як агадзіры, агаціры і г.д. Гэтыя этнонімы таксама абазначаюць лясных людзей: "агад" /мішарскае — "акац", сучаснае — "агач"/ — дрэва, лес + "ір" — людзі, мужчыны.

Этнонімы мішар, буртас, агачэр, агацір з "яўляюцца варыянтамі назыв адных і тых жа плямён. Этнонім мішар /варыянты: мажар, мадзыяр, міжгар, маджар, мяшчэр, мяшчарак, бесер і інш./ у наўуковы абарот пусцілі венгры /мадзыяры/, і усе старажытныя і сярэдневечныя звесткі пра мішаряны адносяць на свой конт. Усе ўсходнія гісторыкі X—XI стагоддзяў гаворачь аб цыркамоўных мішарах, а ёўрапейскія гісторыкі — аб фінаўгорамоўных мадзыярах. Гэта блытаніна тлумачыла тым, што венгры юлісьці жылі ў Перадураллі і ў Паволжы. Свой старажытную радзіму венгры пасля прыняція каталічства назвалі "Магна Гунгария" /Вялікая Венгрия/. Асноўная маса венграў разам з часткай мішар у сярэдзіне IX стагоддзя выйшла адтуль і пасялілася на тэрыторыі сучаснай Венгрыі, якую тады называлі Панонія. Частка венграў-мадзыяр, якая засталася нават у пачатку ХІІ стагоддзя на тэрыторыі сучаснага Татарстана, захоўвала сваю мову. Пазней яны былі асіміляваны татарамі. Частка мішар, якія пайшлі з венграмі ў Панонію /Венгрию/ з цягам часу асіміляваны венграмі, але пакінулі аб сабе памяць у выглядзе саманазвы венграў- "мадзыяры" і шматлікіх мішарскіх слоў у складзе сучаснай венгерскай мовы.

Да гэтага чау ғонуе думка, што мішары спачатку былі фінаўгорамоўнымі, а затым пад уплывам татар ататары-

ліся. Мойны лад мішар поунасцю аспречвае гэта: мішарская мова, асабліва яе граматичны лад, моцна адрозніваеша ад асаблівасцей мовы казанскіх татар, якія на думку некаторых вучоных, прынялі Удзел у аттатарванні мішар. Тоё, што ў этнагенезе сучасных мішар самы актыұны Удзел прыняла мардва, асабліва мокша, сумнення не выклікае. Сляды мішар з даўнейших часоў назірающа па сярэднім цячэнню Акі, г. зн. у тых месцах, дзе жыла і мокша. Менавіта таму, што там здаўна жылі мяшчэры, г. зн. мішары, гэты рэгіён называеша Минчарай. Адсюль пазней мішары па розных прычинах перасяліліся за Усходнія раёны Расіі, на тэрыторыю сучаснай Башкіріі, Арэнбургской, Чалибінскай і іншых абласцей, дзе іх афіцыйна называлі мяшчараракамі.

З старажытных часоў циркамоўныя плямёны мішар пад назвамі мяшчэра, буртасы жылі Уперамежку з мардвой-мокша. У макшанская мове намнога больш мішарскіх запазычанняў, чым у мове суседніх эрзя, хоць павінна было б быць наадварот, бо эрзя жывуць на Усход ад мокши, г. зн. бліжэй да татар. Гэта тлумачыцца тым, што эрзя юступілі ў цеоны контакт з циркамоўнымі мішарамі намнога пазней за макшан, па меры выцяснення эрзя з поўначы на поўдзень, у сучасных мяціны пражывання. У мішарской мове таксама шмат мардоўскіх запазычанняў.

Мішараў, якія жылі разам з мокшай ў раёне Саратаўскай, Пензенской абласцей, ведалі як буртасаў. Рэшткі іх галоўнага горада захаваліся на Украіне горада Гарадзішча Пензенской вобласці. Буртасы спачатку, як і булгары, пад парадкоўваліся хазарскому кагану. Пасля аслаблення хазарскага каганата булгары, а разам з імі і буртасы, мяшчэра,

мардва і вялічы перасталі падпадкоўваша хазарам. Вялічы пачынашь плашіць даніну кіеўскім князям, а буртасы, мішчара і мокша ў канцы X стагоддзя Уваходзяць у склад Волжкай Булгари¹. У IX стагоддзі у Сярэднія Паволжа перасялілася з Уйгуры яшчэ адно мішарскае племя — іскілы. Іскілы размісціліся паміж буртасамі і булгарамі на заходнім беразе Волгі на поўнач ад цыперашняга Ульянауска. Іх галоўны горад называўся Ашель. У 1220 годзе ён быу захоплены і спалены рускімі. У час мангольскага заваявання у XIII стагоддзі буртаскія гарады і гарадзішчы былі разбураны. Пазней адзін з гарадоў быу адноўлены і атрымаў назыву Мохшы /знаходзяць у рускіх летапісах/. Там жа у 1313 годзе пачалі чаканіць манету. Гэты горад быу адміністрацыйна-палітычным цэнтрам улуosa Мохшы, які уключваў заходнюю частку былой Волжкай Булгари¹, гэта значыць вобласць, абмежаваную з захада басейнамі рак Цна і Мокша, а з поўначы і ўсходу — Волгай.

У складзе Залатой Арды адноўваша далейшае збліжэнне мішар і мардвы. Адных і тых жа феадалаў розныя кропішы называюць то татарскімі, то мардоускімі мурзамі.

У час праўлення хана Берке /з 1255 да 1266 года/, унука Чынгісхана, прыняўшага іслам, пачынаеша мусульманізацыя Залатой Арды. Гэта сустракае сур'ёзнае супраціўленне залатаардынскіх мішарска-кіпчакіх феадалаў, якія схіляліся да прыняція хрысціянства. У сталіцы Залатой Арды Сара і іонуе сарайская епархія, у якой разанская епархія спрабуе аспрэчыць права на абсолютуванне хрысціян у басейнах рак Цна і Мокша, дзе залатаардынская феадалы мішарска-мардоуска-

га паходжання починающь прымаць хрысціянства. Толькі при хане Узбеку /1312—1342/ іслам прымаеша як дзяржаўная вэлігія. Гэта паскарае практэс перакоду мішара-мардоўскіх феадалаў, але не абавязкова ужо ахрышчаных, на службу да рускіх князёў. Так, напрыклад, сын уладальніка зямель на Мокшы Беклеміш ахрыспіўся, узяў імя Міхаіл. Ён стаў першым з князёў Мышчэрскіх. Праунук Беклеміша Аляксандар Юр'евіч пра-даў у 1380 годзе свае Уладанні ў басейне ракі Цна Дзмітрыю Данскому. Такія князі і нехрышчонныя мурзы са сваімі атрамі называліся служнымі татарамі. Гэтны мурзы ў ХУІ і ХҮІІ стагоддзях усе ахрыспіліся і сталі рускімі вайсковымі начальнікамі і землеуладальнікамі. Можна назваць такія про-звішчы, як Юсупавы, Баскакавы, Салтыковы, Ішболдзіны, Малоставы, Ценішавы, Карамзіны, Корсакавы і інш.

Мішари разам з мардовай, рускімі і іншымі народамі Расіі прынялі актыўны Удзел у сялянскай вайне пад кіраўніцтвам Емельяна Пугачова. Адным з вядомых камандзіраў быў мішар Мусей Ішмаметаў. У сяле Татарскія Юні Тарбееўская гаёна пахаваны татарскі рэвалюцыянер і паэт Гафур Калахметаў /1881—1918/. Сярод уражэнцаў Мардовіі — мішар ёсьць вядомы татарскі празаік і паэт. Адзін з начальнікаў савецкай татарскай літаратуры Шариф Камал /1884—1942/ нарадзіўся ў сяле Татарская Пішля Рузаеўскага раёна. Дзіцічы пісьменнік Фахраліслам Агіев /1887—1938/ родам з сяла Татарскае Ценішава Ашор'еўскага раёна. Найбольш знакаміты татарскі паэт і драматург 20—30-х гадоў Хадзі Тахтам паходзіць з сяла Сугожъ Тарбееўскага раёна. Гэта адзін з чатырох класікаў татарскай паэзіі поруч з Габдулой

Тукаем, Мусой Джалиләм і Хасанам Туфанам. Літаратурны крытык і перакладчык Захід Нуркін /1888—1966/ нарадзіўся там жа. На фронце па-геройску загінуў ураханец сяла Горанка Зубава-Палинскага раёна татарскі літаратуразнавец Мухамет Мамін /1905—1943/. Паэт і журналіст Ахмет Сімаев /1915—1944/ з сяла Усіп-Рахманаўка Чырвонаслабодскага раёна быў пакараны смерцю ў Берліне немцамі праз шэсць хвілін пасля Мусы Джалиля. Адзін з самых папулярных татарскіх пісьменнікаў Абдрахман Абсалімаў /1911—1979/ з сяла Старое Алагулава Кавылкінскага раёна отварыў буйныя творы пра Вялікую Айчынную вайну. У Казані живе і працуе вядомы вучоны, акадэмік Мірза Ісмаілавіч Махмутаў мішар з сяла Алтары Рамаданаўскага раёна.

Аб"яза

У студзені 1992 г. падпісчыкі атрымаюць літаратурна-грамадскі і грамадска-палітычны часопіс пад назвай "АРГАМАК". Гэта шорская слова даўно вядома на Беларусі і абазначае крылатага каня, які стралой ляшіць у будучыню. Фармат часопіса нагадвае часопіс "Англия", аб"ём калі 100 старонак. Індэкс татарскага выдання часопіса 78694, індэкс рускага выдання "АРГАМАК" 78695. Кошт гадавой падпіскі 18 рублёў.

Калі на пошце адкакуша падпісваць, то просім паведаміць аб гэтым у рэдакцыю. У такім выпадку падпіску можна аформіць індывідуальным шляхам: карашок квітанцыі аб аплаце кошту падпіскі разам з Вашым хатнім адрасам просім даслаць на адрес: 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, Новы город, ул. Ш.Усманова, 48 / 14-01/, редакции журнала "АРГАМАК".

НІКОЛІ НЕ ЗАБУДУ КАЗАНЬ

У Навагрудку живе старэнькая жанчына Аміня Асановіч /дзяўючае прознічча — Падтарышка/. У час першай сусветнай вайны ў 1915 годзе яна з бацькамі аказалася ў бежанстве ў Казані. Там жа апынулася і некалькі сотен татарскіх сямей з гароду і мястачак Гродзенскай, Віленскай і Ковенскай губерній.

"Казанскія татары прынялі нас як родных, хоць мовы татарскай мы не ведалі. Для іх было нестаткова того, што мы былі мусульмане". У Казані Аміня сутрэлася з Алі Асановічам, сям"я якога прыехала сюды таксама з Навагрудка. У 1918 годзе Аміня і Алі Узялі шлюб, а ў 1919 годзе пакінуді гэты горад. Татары-бежанцы прымалі актыўны ўдзел у грамадскім жыцці. Многія з іх, у тым ліку сястра Аміні — Мяд"ема былі членамі Мусульманскага камітэта ў Казані. Будучы муж Аміні — паручык мусульманскага палка Алі Асановіч, разам з іншымі ў 1917 годзе ўдзельнічаў у штурме Казанскага Крамля і Узняці на вежы-мінары Сюмбікі зялёнага спіга. Аднак гэты спыт не доўга лунаў над Крамлём. Матросы на браневіках расправіліся з тымі, хто імкнуўся вірнуць сабе татарскую нацыянальную святыню. Многіх арыштавалі, забілі... у мусульманскім палку разам з Алі Асановічам служылі таксама яго землякі Мустафа Шагідзевіч з Міра і Адам Шчункі. Трагічна склаўся лёс Адама — ён быў расстрэляны за тое, што ўзяў на заводзе кавалак мыла /у продажы мыла не было, а у сям"і

гадавалася немаўля, а яго дзіці, разлучанае з маткай, з"ёлі папуки.

Калі Аміня Асановіч даведалася, што зусім нідауна у Казані мірным шляхам запалаўкауся на мінары Сюмбікі однаг з мусульманскімі зоркай і паўмесціам, яна ўзрадавала-ся і застумулілася адначасова:

"Тое, што беспасціхова і цаной вялікай кроўі хадэлі зрабіць сёмдзесят з лішнім гадоу таму назад вашы дзяды, вы зрабілі сёння бяскроўна і мірна. Малайцы! Але як шкала, што мой Алі так і не даведаецца аб гэтым".

"Ускорасці пасля таго, як мы пакінулі Казань, вярну-ліся у Навагрудак, тут устанавілася Улада Польшчы. Палякі нас паважалі, нам не перашкоджалі маліща і жыць па-му-сульманску. Мой муж Алі быў муэдзінам у навагрудской мячэці. Усе беды, прыгнёт і рапсесіі мы адчуулі ў 1939 годзе, калі аказаліся пад уладай бальшавікоў. Землі і маёмастъ наша былі адабраны, большасць мячэцяў зачыняліся і разбураўляліся, многіх татар адправілі ў турмы, ссылку. Хто змог, той упёк за мяжу. У 1948 годзе забаранілі багаслужэнне ў мячэці, мінару зламалі, а будынак аддалі пад жыллё. Мой Алі гэта гельмі цяжка перажываў. Маліліся мы ў чыім-небудзь доме. А у 1966 годзе мой Алі памёр".

Аміня Абубякірауна Асановіч засталася без дзяцей: першы сын Якуб працаў без звестак у час другой сусветнай вайны, самы малодшы сын Бякір загінуў у Чэхаславакіі, а сярэдні сын—Ісмаіл, які вучыўся ў медрэсе ў Сараеве /Югославія/, эмігрыраваў у Англію, памёр ад інфаркту. Засталіся там яго дзеці і ўнуکі. Можа гэтыя радкі дойдуць.

да добрых людзей-беларусаў у Англіі і яны знойдуть хоць адну жызьню родную душу, якая адклікнешца да старой ханчыны /г. Навагрудак, Беларусь, вул. Ваученскага, д. 38а, кв.75/

"у Казані мы сябравалі з сям'ёй Фатыха Галеева, -- |
успамінае Аміна Абубекіраўна. — Яны нам дапамагалі як
маглі. У 1949 годзе Фатыху давялося пабываць недалёка ад
Навагрудка. Ён у першы вольны дзень пайшоў па вуліцах і шы-
тау, дзе тут жыаць татары. Так ён знайшоў нас, і на гэты
раз ужо мы яму дапамаглі. Добра было б даведацца пра лёс
Фатыха і яго сям'ю". Перад расставаннем Аміна Абубекіраўна
оказала: "Я засёди з цаплінёй успамінаю Казань. Там жа,
у Казані, на татарскім мізары пахаваны мае мама і тата, там
прайтая кроу за адралінне татарскага народа нашых братоў,
там я сустракла свайго лісага і брала шлюб... Хочаша, каб
татарскі народ стаў забойным, раўнапраўным з іншымі на-
родамі".

Аб"ява

З чэрвеня 1989 г. выдаецца часопіс "ІДЕЛ" на татарскай і "ИДЕЛЬ" на рускай мове. Ідэл -- спрадвечная татарская называ р. Волга. Дэвіз часопіса -- "Жыщё любі, любі Айчыну, свет, якім жыве народ!". Асноўная тематыка: літаратура, культура, моладзь, час. У кожным нумары змяшчаецца нарыс пра жыццё татараў у розных кутках свету. Індэкс часопіса на татарскай мове -- 73951, на рускай мове -- 73922. Кошт гадавой падпіскі 18 рублёў. Падпісаша на часопіс можна на любой пошце.

МЫ РОДАМ З ВЁСКІ АРДА

За 15 км на паunoчны заход ад Клецка знаходзіцца вёска Арда, у якой каля сотні хат і каля 300 жыхароу. Заснавана ў 16 ст. на зямлі князя Радзівіла, а жыхары яе -- татары у рэлігійных адносінах былі падпарамдкаваны муле г. Навагрудка.

Маці мая -- Софія Аляксандраўна -- нарадзілася і нарадзіла мяне у Ардзе. Як сябе памятаю, яна мне расказвала пра Арду, потым насіла, вазіла і вадзіла у свой улюблёны кут, на сядзібу сваіх бацькоў. Татары да другой сусветнай вайны тут жылі заможныя, у многіх было па некалькі валок зямлі. Мама і сёстры з маленства дапамагалі бацькам на зямлі. І цяпер, калі ужо мама памылая, яна не можа жыць без працы, увесь час на гародзе капаешца. Адразу пасля вайны многія-многія татарскія сем'і выехалі ў Польшчу: палякам, яурэям і татарам, якія мелі раней польскае грамадзянства, дазволілі пакінуць Беларусь. Паехалі не таму, што не любілі родную зямлю, а таму, што баяліся непамерных падаткаў, ссылкі ў Сібір, калгасаў. Тыя, што засталіся, таксама пашыгнуліся ў гарады і мястэчкі.

Прыяджаючы ў Арду, мы заусёды хадзілі на мізар, які знаходзіцца у бярозавым гаі. Тут непадалёк і быў хутар майго дзеда. З пагорка відны быў прасторы палёу, невялікія хваёвыя і дубовыя лясочки. Да 1967 г., калі я з мамай прыяджаў у Арду, ятчэ раслі старыя яблыні на дзедавай сядзібе, а цяпер ужо нічога няма.

Дауней ардзянскія татары сустракаліся на святы са сваімі спляменнікамі ці ў Клецку, ці ў в. Іванава, потым ехалі ў мячэць джамію у в. Асмолава, чаведвалі мізары, дзе пахаваны родныя і блізкія. За прыгажосць нашых мясцін аднавяскочы ды і іншыя татары маю радзіму крыху з гумарам называлі "Залатой Ардой".

Цяпер жа ў Ардзе жыве толькі 8 татарскіх душ: пенсіянеры Яугенія Байрашэуская, Аміня Казакевіч, Марыя і Іосіф Карышкія. У калгасе працуюць Каміль Байрашэускі, Якуб і Іосіф Карышкія, унукі ад дачкі Яугеніі Байрашэускай -- Сяргей і Генадзь / бацька ў іх рускі /. Пройдзе час і ад татарскай вёскі застанецца толькі татарская назва ды стary мізар.

Мая мама успамінае, куды выехалі нашы татары з Арды: у Баранавічы Адам Багушэвіч, Аміня Карышкая, Аляксандр Казакевіч; у Клецк Джамілья Курмановіч, Хусайн і Аміня Абрамовічы, Аляксандр Байрашэускі; у Стоубы Адам Карышкі; у Бабруйск Галіна Казакевіч; у Гродна Фэлія Крыніцкая / Курмановіч /; у Мінск дэве дваюрадныя сястры Аміні Курмановіч, Соня Карышкая, Ева Казакевіч, Адам і Аляксандр Халембекі; у в. Пуклеушчына Нясвіжскага раёна Софія Халембек; у Польшчу дэве Евы Багушэвіч і Казакевіч, Эмілія Бярнацкая / Халембек /, Хазбіевіч, Олек і Софія Казакевічы. Ды яшчэ многія іншыя павыяджалі, але няхай даруюць, што пакуль успомніць цялка.

Я часта думаю, а што калі б татарам аддалі іх зямлю, ці не вярнуліся б мнігія у родныя мясціны, ды зяцей навязлі. Можа бы і адрадзілася наша вёска. Ва усякім разе, я бы паехаў на бацькаўшчыну.

Аб"ява

Адкрыта падпіска на штотыднёвік "ТАТАР ИЛЕ" на татарскай і "ТАТАР ИЛЕ" на рускай мове. Назва часопіса — зямля татараў.

Штотыднёвік раскажа пра жыццё татараў у Татарстане і пра усе мясціны, дзе жывуць татары. Кожны з Вас можа пісаць у штотыднёвік. Усё цікавае з Вашых лістоў будзе надрукавана. Індэкс штотыднёвіка на татарскай мове -- 54132, на рускай мове -- 54133. Кошт гадавой падпіскі 25 рублёў 20 калеек.

УСЁ ТАЙНАЕ СТАНОВІЩА ЯНЫМ.

ТРЭБА ТОЛЬКІ ЦЯРЛІВА ЧАКАЦЬ

У дзяцінстве май бедная маці расказала мне казку. Я да гэтага часу добра яе памятую, бо яна не толькі вельмі шткавая, але і вельмі павучальная як для былих гісторычных падзей, так і для сучаснасці народау.

Усе ведашь, што У ніпрауды доўгія вушы, якія на доўгі час ад народа нікому не удалося скаваць. Прауда і справядлівасць урэшце рашт перамогуць. Вось гэтая казка:

"У некаторым царстве, у некаторым гасударстве правіў цар-уладыка. У таго цара на галаве бы пачварны гузак. Цар-уладыка не хацей, каб аб гэтым пачварным гузаку ведалі яго падданныя. Таму ён кожны раз карау смерцию цырульніка, які галіў яго і стрыг яму валасы. Дайшло да таго, што У гаротве застаўся адзін цырульнік. Калі ён пагаліў і паstryг цара, то Уладыка яму сказаў: "Цябе я павінен пакараны, каб ты не выбалтаў аб гузаку на май галаве. Але раз ты апошипі цырульнік у май царстве, то я над табой злітуся. Гледзі ж, калі ты хочь слоуца скажаш пра мой гуз, то я пазбаўлю шыбе жыцця". Цырульнік ведаў, што гэта не пустая пагроза, ледзь не ашалеў са страху і паклоніўся цару, што будзе маўчаны, што няхай яму адсохне язык, калі аб царскай тайне хочь бы заікнешся. Прайшло некалькі гадоў. У цырульніка стаў свярбецъ язык, не ведаў ён, што рабіць, дзень і ноч думаў, як пазбавіша ад хадання расказаць пра тайну цара. Нарэшце, адважыўся. Пайшоў у лес.

у самни нетрон, выкалау ямку і апусціу туды галаву. Тройчи кыкнуу: "У нашага цара-Уладыкі на галаве расце пачварни гузак". После гэтага яму стала лягчэй, язык перастау свирбель і целипация. Засыпау цирульнік ямку і спакойна вяднууся дадому: Прайшоу час... На тым месеці, дзе ён закалау ямку, выраола вялікая бузіна. У тых мясцінах аказаўся пастух. Ён адразау галінку ал дрэва і зрабіу сабе жалейку. Як толькі падуу у яе, дык з жалейкі самі собой выскочылі слова: "У нашага цара-Уладыкі на галаве расце пачварни гузак". Пастух мошна здзівіуся такому голосу са сваёй жалейкі. Так тайна, сакрэт уладыкі стау вядомы ўсяму народу".

Мне здаецца, што у гэтай казыи вельмі справядлівы канец. Тайну ніколі і нікому не удавалася скаваць усё жыщё, асабліва калі гата тайна была пра нешта жудаснае, почварнае.

Доўгі час было невядома, хто падлісау загад пра жудаснае высыленне татарау з Крыма. Калі 18 мая 1944 г. за адны суткі увесь крымскататарскі народ быу вывезены са сваёй Радзімы. У час транспарціроўкі і за паўтара года высылкі загінула больш за 46% татарау. Да смерці Сталіна ніхто не мог спытаць, хто падлісау жудасны загад, чаму насуперак праудзе ўзвялі паклён на цэлы народ, быцам ён дакамагау акупантам. Цяпер вядома, што віноўнікам гібелі тысяч і тысяч крымскіх татарау былі Сталін, Кагановіч, Маленкоу, Молатау, Мікаян, Варашлау, Вазнясенскі, Булганін. Гэта галоўныя лодажэрцы, а колькі іх памагатых, якіх яшчэ жывуть і перашкаджаюць крымскім татарам вярнуша на радзіму. У высокіх колах прымыкала раптэнні аб тым, што татары могуць вярнуша на радзіму, што іх треба ўліцкаваць на прану, даць зямлю пад забудо-

ву, працаваць будаўнічыя матэрыялы. Высялілі юдзей за адны суткі, а вярнуць не могуць за трышапь гадов. А ўрэшце рэшт лёс перасяленцаў-татараў аллаеша на вырашэнне старшинаў раённых і сельскіх выканкомаў, якія і не думаютъ выконваць парады Маскви.

Каму трэба было Узвеосі паклён на народы, якія нібыта здрадзілі Савецкай уладзе, высяліць з роднай зямлі чачэнцаў, інгушаў, карачаеўцаў, балкарцаў, калмыкаў, немцаў, крымскіх татараў і іншых? Пра гэта мы можа даведаемся ад жалейкі. Трэба чакаць, бо усё тайнае становіща ўрэшце рэшт яўным.

Хадзісы

Кажы заусёды прауду, нават калі яна для цябе не выгадна. Найбольш пажаданы Алаху учынак -- праудзівае слова. Аб наступным у вас спытаюць на Страшным Судзе: аб маладосні вашай спытаюць -- як яе патрацілі; аб жыці спытаюць -- як яго вычарпалі; аб багаші вашым спытаюць -- як яго набылі і як ім распараадзіліся; чаму навучыліся, спытаюць, і як гэта выкарысталі.

Пакуль яшчэ жывуць вашы настаўнікі, запішыце усё, чаму яны вас навучылі, бо забыцё гэтых ведаў тое самае, што іх смерць.

Добрае выхаванне -- гэта найлепшая спадчына, якую можна перадаць для сваіх дзяцей.

БЕЛАРУСКА-КРЫМСКАТАТАРСКІ СЛОЎНІК

1100 слоў і сказаў ад дэядзькі Ісмаіла Меметава

Беларускае слова

а

ААН, Арганізацыя Аб"яднаных
Нацый

аб

абавязак

абавязацельства

абавязкова

абарона

аб"ём

абласны

абмеркаванне

або

абодва

абы

авёс

ага

агонь

агульны

ад

адбыща

адвярнуща

аддаць

аддзел

адзін

Крымскататарскае слова

а, э

БМТ, Бирлешмиш Миллэтлер

Тешкиляты

акында, хусуста

борджу

меджбуриет

мутлакъ

мудафаа / къорчаланмакъ /

эписи / битюни /

велляет

акыл танышмакъ

яхут, ёкъса

эксиси

ойле-бойле

джылап

а-а

атеш

джумлеси

ондан

олды, кечти

ойланды

бермек

боляг

бир

беларускае слова

крымскататарскае слова

адзачанчы	ишорет этмек
адказ	джевап
адказаць	джевап бермек
адказваць	къайлы дегиль
адказнасць	бойн борджы
адказны	борджлы
адкрышё	ачылмакъ / ачыладжакъ /
адкрыты	ачык
адкуль	къайдан
аднак	илле
адначасова	бир вакытте
аднойчы	бир вакыт
адносіны	мунасебет
адпаведны	онъакелише
адпавядашь	келише
адпачынак	раатланмакъ
адразу	шу арада
адсьоль	мндан
адтуль	андан
адукашыя	илими
адчуваць	дуймакъ
адчуць	дуймак
адчыніць	ачмакъ
адысці	четке кетмек
адыходзіць	чекильмек / кетмек /
амышняуленне	иджраолды
азірнуща	арткъа бакъмакъ
ай	ой
Айчына	Ватан, Ветан

беларускае слова

крымскататарскае слова

айчынны	ватандан
акадэмія	академия
аказаша	анда къалмакъ, ойле чыкъты
адказваць	костермек, булунмакъ
акно	пенджере
акрамя	ондан башкъа / башкъа /
актыуны	арекетли сурэтте
актыуны	арекетли
але	лякин
амаль	эр бир заман
амерыканец	амеректъалы
амерыканскі	амеректъанынъ
англійскі	энглизи
англічанін	энглиз
апарат	апарат, машина
аперацыя	аперация
апладысменты	эль чырпмалар
апошні	соңғы
апынуща	къалмакъ / ойле олмакъ /
араць	сурмек
арганізацыя	тешкилят
армія	орду
артыкул	макъале
асабліва	ойле, пек, хусусан
асаблівы	айрында
аснова	темели, эсае

беларускае слова

крымскататарскае слова

асноуны

темелли

асобны

айры

асташа

къалмакъ

асцярожна

мукъайт олмакъ

атрад

боюкъ, отряд

атрымаць

алмакъ

аутамат

автомат

аутар

муэлиф

афінэр

офицер

ах!

ах!

Добры даень! -- Селям алейкум! Адказ: Дзень добры-- Алейкум
селям

Будзьце здаровыи -- Сагълыкъман къалинъ.

Адказ: Будзьце і вы здаровыи -- Сагълыкъман барынъ.

Ці усё добра у сям"і? -- Хоранданызы якъышмы?

Адказ: Нічога сабе -- Бир джорыкъ.

/ Працяг будзе /

КРЫМСКАТАРСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ ОЗЕН БОЙЛАРНЫНЬ

/ Берагі ракі. Словы гл. на стар. 54 /

Л:126

О зен бой... ла... ры... нынъ... ми... джа ау... ма... ны...

дагъ... ла... ра... я... и... пыр... се... хар... зе... ма... ны...

вар...

Инструментальное вступление:

ТУГАН ТЕЛ

Габдулла Тукай шығыре

Татар халык көс

И туган тел, и матур тел, еткәм-әнкәмнең теле!
Дәнъяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы.

Иң алек бу тел белән әнкәм бишектө кейләгән,
Аннары төннәр буе әбкәм хикәят сәйләгән,

И туган тел! Йөрвакытта ярдәмәц белән синең,
Кечкенәдән азлашыган шатыгым, кайгым минем.

И туган тел! Синде булгай иң алек кыйлган догам:
Ярлыкагыл, дил, үзәм һәм еткәм-әнкәмне, ходам!

Габдулла Тукай

ТУГАН ТЕЛ — РОДНАЯ МОВА

Плявальня

мо-вя род-на-я, си-та-я
мо-вя ма-чи да-ра-го! шмат яғэ-тым
све-че зве-дяу, зя-ру-чыч-ши-ся тя-бо!

Габдула Тукай

Туган төл — родная мова.

Мова родная, святая, моя маці дарагой!
Шмат я у гэтога свеце зведау, заручыўшися табой.

Роднай мовай пела маці калыханку спаквала,
На начах бабуля казкі ціха баіла пасля.

Моя родная! Апорай ты была мне заусяды,
Я з табой адчуу з маленства подых радасі й бяды.

Моя родная! Табою я маліуся першы раз:
Болухна, даруй матулі, бацьку, мне, памілуй нас!

З татарской пераклауз Рыгор Барадулін

ТУГАН ТЁЛ — РОДНАЯ МОВА

Моя родная, святая, моя маці дарагой !

Шмат я у гэтым свеце зведау, заручыўшися табой.

Роднай мовай пела маці калыханку спаквала,
На начах бабуля казкі ціха баіла пасля.

Моя родная ! Апорай ты была мне заусяды,
Я з табой адчуу з маленства подых радасі й бяды.

Моя родная ! Табою я маліуся першы раз:
Болухна, даруй матулі, бацьку, мне, памілуй нас !

З татарской пераклауз Рыгор Барадулін

22 красавіка 1991 г.

К БОГУ

Как долго мне пришлось бродить, искать,
Чтоб веру предков вновь принять.
Я с детства от своих оторвана была
И Вера в Бога во мне почти что умерла.

Но Бог не дал её совсем забыть
И в мыслях у меня она осталась жить.
Молитву в детстве Аль-Фатиха
Мне вечером читала моя мама Фатима.

Поэтому, О Бог-Аллах, ты жизнь мне дал.
И как шайтан бы ни хотел, её он не забрал.
И Всемогущий через татарку Нагиму
Ты вновь привёл меня к народу моему.

К общению с нашими людьми
Мы собираемся и в горестные, и в радостные дни.
Молитвы на собраниях читаем, изучаем свой язык,
В намазе пред Тобой свой преклоняюм лик.

И просям, О Аллах, о Всемогущий наш
Не покидай нас в этот трудный час.
И сделай так, чтоб мусульмане всей планеты
Были единным пламенем согреты.

СЕЛИМУ ХАЗИЕВИЧУ

Я потомок крымских ханов
И степной полныи горькой.

Голос крови тех уланов,
Что в Литве сражались бойко.

Я наследник мурз татарских
И боколок польской шляхты,
Правнук всадников боярских
На заставах нёсших вахту.

Шесть веков живу я долгих
На земле Литвы родимой:
Здесь мой дом — мой берег Волги
И далёкий берег Крыма...

X X
X

Поезда, поезда, уходящие вдаль,

Уезжаете вы — остается печаль,

Уезжаете вы и увозите всё —

Всё, что было прекрасно, что было моё.

Всё, что было моим — не вернуть, не вернуть,

Всё уехало с вами в далёкий наш путь...

x x
x

Дождь капал на мои руки,
С моих рук падал на землю,
На земле собирался в ручейки,
Ручейки неслись к рекам,
Реки стремились к морю,
Море катило волны к океану,
Океан поднял взгляд к вселенной...
А дождь всё падал на мои руки,
А океан всё смотрел на вселенную...

x x
x

Однажды мы ехали на автобусе. Дорога была долгой и утомительной. Мы въезжали в берёзовую рощу. Деревья по обеим сторонам дороги вытянулись в струну и начали быстро мелькать. Они так долго тянулись и пестрели перед глазами, что мне показалось, будто берёзы — это мои годы, а мчащийся автобус — сама жизнь.

Я невольно подумал: Лишь автобус минует эту рощину и устремится дальше, как тотчас оборвётся моя жизнь и я останусь лежать у последней берёзы на виду у неба.

А водитель на каждой остановке всё будет брать новых пассажиров, снова будет проезжать рощи... И так без конца..

WIELKI TURAN

Płonące słońca Turanu
Czerni cienia i brąz ciał
błysk szabli buńczuka
deszcz

Gwiazdo Turanu
słona kobieto Azji
duchy przodków wychodzą
z bębna i piszczałki

Jeździecy zbliżają się do meczetu
Skrzyipi wiatr między
deskami dziewczyna
zbliża brązowe ciało kropla
deszczu na włóczni

W pyle i kurzu dojeżdżam
do Krusznian
drobna cząstka Wiecznego Turanu
powyrzucałem wszystkie kobiety
choćiąż ich ciała fascynowały mnie
jadłem je i piłem a one
tak gorliwie umierały we mnie
w snach traktował je
jeździec z buńczukiem
a były jak trawa na wiosnę
radośnie chłonęły deszcz
a woda z ich ciał
spływała w syphki
piasek

MISTYKA WSPOMNIĘŃ

Cóż jest ojczyną Tatarów?
Podlaski krajobraz dworek kresowy
Książka z arabskimi literami
kryjąca deszcz i raj
Przypowieści Salomona i odległy
Wschód
Przechodzą nieme szeptane
przez wargi
podlaski piach

MISTYKA WSPOMNIĘŃ (II)

Nieme są księgi Tatarów
A ich kobiety odchodzą
bez wojowników
Nie ma już ognisk dymów
i zaścianków
Dotąd cisza
przeszukuje domy
ubrania
podlaski piach

WIATR OD KIPCZAKU

Ja, pielgrzym polskiego Islamu
władysła bezprzestrzennego
królewstwa, zwalczyłem
w swoich poematach czas i przestrzeń.

A Dżalaluddin Rumi
Wiliam Blake i Czyngis-chan
i wszystkie ordy mojej pamięci

z tętentem koni
jękiem palonych traw

sluchaja Jedynego Fletu
wyobraźni

Tatarzy z kobietami
i końmi idą
przez Karpaty

tatarska czata
na Horyniu

Tajemnica
Orientu

MELANCHOLIA

Jestem Tatarem. Ostry powiew stepu
Twarz moją pieści. A moja ojczyzna
mieszka w rycinie starego meczetu,
w mieście Wilnie.

Moja żona bezbrzeżność słowiańską
podaje mi na srebrze
a jej ręce pachną
Czarnoziemem Budziaku
pragnieniem miejskiego azjaty.
na deszczu i wietrze
słucham głosu przodków.

MESJANIZM STEPÓW

Kiedy każdego dnia rano atakuje mnie codzienność
i boli mnie każda z rzeczy która moja jest
Kiedy nienawiść i tęsknota szarpią splot słoneczny
Kiedy brak nadziei i wątpliwości tak oszałałe
Zwierzęta wgryzają się w to co kiedyś było
moją duszą, a rozpacz i samotność chwytają mnie
za gardło i kiedy wiem, że ten dzień może być
moim kolejnym Waterloo i kiedy robię wszystko
aby etyka przestała być punktem odniesienia
a stała się podstawą, kiedy rzeczywistość
staje się wściekłym zwierzęciem, które trzeba
zabić by żyć — nagle rozstępuje się wewnętrzna
przestrzeń — w ciszy w skwarze lata słychać
mistyczną muzykę fletu w błękicie Wewnętrznego
Nieba jaśnieje kojącym blaskiem tamga Girejów
Metaliżyka wewnętrznego światła. Spokój.
Cisza wewnętrznego Oceanu.

Кáроткія паведамленні

ЗВЕСТКІ ЦІКАВЫЯ, АЛЕ ЦІ ВЕРАГОДНЫЯ ?

Наш сябар з Татарстана вядомы паэт Фаяз Фаізау даслау вытрымку з кнігі прафесара А.Х.Халіка "Происхождение татар Поволжья и Приуралья", якую выдала Татарскае кніжнае выдавецтва ў 1978 г.

"Так, восенню 1552 г. Іван Грозны "вялікіх і сярэдніх казанскіх людзей, татарау, усіх вывяу / з Казанскага ханства /, даў ім вёскі і воласці у маскоускіх, а іншым у наугародскіх і пскоускіх землях... У час Лівонской вайны многа казанцау і цемнікауцау / ад г.Цемнікау, пяпер у Мардовії / -- служылых людзей колькасцю больш за 30 тысяч былі узяты на вайну. Многія з іх затым аселі у Літве і усходній Польшчы і зліліся з раней пасялішыміся там залатаардынскімі татарамі Тахтамыта. Так утварылася тут польская ці літоуская група татарау".

НАЦЫНАЛЬНЫЯ МЕНШАСЦІ У СУЧАСНай БЕЛАРУСІ

Так называеша вельмі цікавы артыкул, змешчаны у зборніку "Ленинградская конференция по правам меньшинств" / 2 -- 4 июня 1991 г., Ленинград /.

Аутары І.В.Каращанка і П.У.Церашковіч / Мінск / пішуць:
"Татары на Беларусі вядомы з канца ХІУ ст. У ХҮІ ст. перайшлі на беларускую мову. Колькасць невялікая, але даволі стабільная: у 1897 -- 10 тыс. чалавек, у 1959 -- 8,6 тыс., у 1989 -- 12,5 тыс. чалавек. Характэрная асаблівасць падаждэння групы -- выключна дружалюбны характер узаемадносін з беларусамі. У 1989 г. у Мінску створана таварыства "Аль-Кітаб", у якім аб'яднаны як уласна беларускія татары, так і мігранты з Татарстана".

ТАТАРСКІ НАПІТАК БУЗА

Бузу налашты на десерт у знак павагі да гаспей. Цианер ге-
ты напітак найчастей гатують з крупу "Геркулес".

Вимий аусанин крупу у зімнай вадзе і вимачиць 10—20
хвілін у цёплай вадзе у накрытым посудзе. Пасля крупы пера-
падзінь, пакласці тонкім слоем на бляшаны ліст і паставіць
у слаба нагретую духоўку у пліту на падсушку. Пасля гэтага
крупы можна размалоць у муку, праpusціць яе праз мясорубку.

На 1 пачку прамытага, прасушанага і перамолатага "Герку-
леса" у міску пакласці 2 шклянкі пшанічной муکі, распушчанага
масла і ўсё гэта старанна перамяшыць. Наліць варатак і мяшаны
да Утварэгія цестападобнай масы. Пасля гэтага шчыльна накрыць
посуд, каб захаваць цяпло і чатырмаць так 30 хвілін, затым
разбавіць масу вараткам пакаёвай тэмпературы.

Калі апара астыне да $25 - 20^{\circ}\text{C}$, дадаць дрожджы, шклянку
цукуру і дашь пабрадзіць. Пасля масу зноў разбавіць цёплай
вадой, старанна перамяшыць і перацадзіць праз сітца. У масу,
якая засталася на сітцы наліць вады і зноў перацадзіць, але
чельга дапусціць, каб буза зрабілася вельмі рэдкай. Выхымкі
адкідаюць. У бузу вымлаць 1—2 шклянкі цукуру, перамешваюць
і пакідаюць для бражэння у цёплым месцы. Калі буза падойдзе
і стане кіславатай, яна готова для Ужытку. Перад ужыткам
можна яшча дадаць цукар. Захоўваць бузу ў зімным месцы.

Для атрымання 6—7 літраў бузы траба: 1 пачак "Геркуле-
са", 100 г масла, 25—30 г дрожджэй, 2 шклянкі пшанічной
муکі, 2 шклянкі цукуру.

З М Е С Т

УСТУПНАЕ СЛОВА	3
КУР"АН. З рускай мовы на беларускую пераклаў К.Скурат	6
ІМАН. Абу Касым	12
У ДЗЕНЬ ПАМЯЦІ АХВЯР ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ КАТАСТРОФЫ.	
I. Меметаў	13
ПАКЛОН ІСМАІЛУ МЫРЗЫ ГАСПРАЛЫ і ЯГО РАДЗІМЕ.	
С. Ізідаінаў	15
ГЕНЕРАЛ МАЦЕЙ СУЛЬКЕВІЧ. З польскай мовы пераклаў	
Ю. Крыніцкі	21
АДКРЫЦЦЕ МЯЧЭЦІ. А. Якубаускас	30
НЕКАЛЬКІ СЛОУ АБ МЕНСКІХ ТАТАРАХ. Л. Цьвяткоў	34
ЦІ ЗАХАВАЛІ ТАТАРЫ СВАЕ СВЯТЫЯ КНІГІ і СВАЮ ВЕРУ ?	
I. Канапацкі	46
АХРАТАННЕ — ПАБРАЦІМСТВА. I Канапацкі	51
БЫУ СРОДАК УПЛЫВАЦЬ НА НАДВОР"Е. I. Канапацкі	53
ЗВЕСТКІ ПРА НАШЫХ ТАТАРАУ. I. Яшкін	55
МІШАРЫ — ХТО ЯНЫ ? I. Бікінін	57
НІКОЛІ НЕ ЗАБУДУ КАЗАНЬ. Ф. Фаізаў	63
МЫ РОДАМ З ВЕСКІ АРДА. А. Халембек	66
УСЕ ТАЙНАЕ СТАНОВІЦІЯ ЯУНЫМ. ТРЭБА ТОЛЬКІ ЦЯРГЛІВА	
ЧАКАЦЬ. I. Меметаў	68
ХАДЗІСЬ	70
БЕЛАРУСКА-КРЫМСКАТАТАРСКІ СЛОУНІК. Склау I. Меметаў	71
ТУГАН ТЕЛ. Г. Тукай. З татарскай пераклаў Р. Барадулін	76
Да Бога. Г. Багаціева	77
СЯЛІМУ ХАЗБІЕВІЧУ, ЦЯГНІКІ, ЦЯГНІКІ... ДОЖДЖ КАЛАУ	
НА МАЕ РУКІ... АДНОЙЧЫ МЫ ЕХАЛІ НА АУТОБУСЕ.	
A. Якубаускас	78
ВЯЛІКІ ТУРАН, МІСТЫКА УСПАМИНАУ, МІСТЫКА УСПАМИНАУ-2,	
ВЕЧЕР З КІПЧАКА, МЕЛАНХОЛІЯ, МЕСІЯНІЗМ СТЭПАУ.	
С. Хазбіевіч	80
КАРОТКІЯ ПАВЕДАМЛЕННІ	84
ТАТАРСКІ НАПІТАК БУЗА. Татарская кухня	85
АБ"ЯВЫ	29, 62, 65, 67

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО	3
КУР'АН. С русского языка на белорусский перевёл К. Скурат	6
ИМАН. Абу Касым	12
В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ. И. Меметов	13
ПОКЛОН ИСМАИЛУ МЫРЗЫ ГАСПРАЛЫ И ЕГО РОДИНЕ. С. Изидинов	15
ГЕНЕРАЛ МАТЕЙ СУЛЬКЕВИЧ. С польского языка перевёл Ю. Криницкий	21
ОТКРЫТИЕ МЕЧЕТИ. А. Якубаускас	30
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МИНСКИХ ТАТАРАХ. Л. Цветков	34
СОХРАНИЛИ ЛИ ТАТАРЫ СВОИ СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ И СВОЮ ВЕРУ ? И. Канапацкий	46
ОХРЕТАНИЕ -- ПОБРАТИМСТВО. И. Канапацкий	51
БЫЛО СРЕДСТВО ВЛИЯТЬ НА ПОГОДУ. И. Канапацкий	53
СВЕДЕНИЯ О НАШИХ ТАТАРАХ. И. Ялкин	55
МИШАРИ -- КТО ОНИ ? И. Биккинин	57
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ КАЗАНЬ. Ф. Файзов	63
МЫ РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ ОРДА. А. Халембек	66
ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ. ДУЖНО ТОЛЬКО ТЕРПЕЛИВО ЖДАТЬ. И. Меметов	68
ХАДИСЫ	70
БЕЛОРУССКО-КРЫМСКОТАТАРСКИЙ СЛОВАРЬ. Составил И. Меметов	71
ТУГАН ТЕЛ. Г. Тукай. С татарского перевёл Р. Бородулин	76
К БОГУ. Г. Богатиева	77
СЕЛИМУ ХАЗБИЕВИЧУ, ПОЕЗДА, ПОЕЗДА ... ДОЖДЬ КАПАЛ НА МОИ РУКИ ... ОДНАЖДЫ МЫ ЕХАЛИ НА АВТОБУСЕ. А. Якубаускас	78
ВЕЛИКИЙ ТУРАН, МИСТИКА ВОСПОМИНАНИЙ, МИСТИКА ВОСПОМИ- НАНИЙ-2, ВЕТЕР С КИПЧАКА, МЕЛАНХОЛИЯ, МЕСИЯНИЗМ СТЕЛЕЙ. С. Хазбиевич	80
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ	84
ТАТАРСКИЙ НАПИТОК БУЗА. Татарская кухня	85
ОБЪЯВЛЕНИЯ	29, 62, 65, 67

Падпісана да друку 15.10.91.

Тыраж 400 экз. Фармат 60 x 84 I/I6

Ум. друк. арк. 52 Папера друк. № I. Зак. 83

Надрукавана на ратапрынне выдавецтва

"Беларуская Савецкая Энцыклапедыя"

імя Петруся Броўкі

Мінск, вул. Ф. Скарыны, 15-а.